

УМОВЫ ПАПДПІСКІ:

На 1 м-ц 90 н.; на 3 м-цы—2 р. 60 н.; на 6 м-цаў—5 р.; на 1 год—9 р. 75 н.

ПЛАТА ЗА АБВЕСТКІ:

За рэдакцыйны аб'ём (пасля тэксту)—50 н. інш. гародня—1 р. Пасля рэдакцыі ў два разы даражэй. Пры шматразавым друкаванні—адна на згодзе.

Папіса і абвесткі прымаюцца: У Гол. Канторы газ. "Звязь" — г. Менск, Савецкая, 63, (траці паверх) ад 9 гадз. раніцы да 3-го гадз. дня. У адрозных гарадах—у адд. Бел. Дзярж. Выдавецтва і ва ўсіх пашт.-тэл. канторах, РЭДАКЦЫЯ—Г. МЕНСК, САВЕЦКАЯ, 63.

ЗВЯЗДА

Орган Цэнтральн. Камітэту камуністычнае партыі (бальшавікоў) Беларусі і Мен. АК КП(б)Б.

Рэдакцыя і галоўн. кантора

Менск, Савецкая, 63

1) Рэдактар прымае ад 11—1 гадз. дня; тэлефон № 10-74. 2) Сэкрэтар рэдакцыі—ад 12 да 2-го гадзіны дня, тэлеф. № 6-19. 3) Начы рэдактар (друкарня) ад 6 гадз. веч. тэл. № 6-42.

1928 г.

№ 174 (2981)

Кантора абвестакі пашт. тэл. № 781.

Кожт асобнага нумару ўсёды 5 кап.

Год выдання дванаццаты.

VI кангрэс Камінтэрну

Спрэчкі па дакладу тав. Бухарына

МАСКВА, 27. На ранішнім пасяджэнні кангрэсу Камінтэрну 27 ліпеня адбываліся далей спрэчкі па дакладу тав. Бухарына.

Польская кампартыя мае правільную палітычную лінію

Кошчэў (Польшча) падкрэсьліў, што значэнне польскай сэкцыі вялізарнае для ўсяго Камінтэрну, бо намагаюцца імперыялістычнай буржуазіі, накіраванай супроць СССР, згуртаваць у Польшчы. Польская камуністычная партыя ў сучасны момант, пасля выпраўлення буйных апартуістычных памылак, асабліва ў звязку з пераваротам Пилсудзкага, мае правільную палітычную лінію, аснованую на правільным аналізе.

Галоўнейшымі задачамі польскай кампартыі з'яўляецца—гэта барацьба супроць нападу на СССР шляхам папулярызаванні ўсіх дасягненняў пралетарскай краіны, уязваная з барацьбай за штодзённыя патрабаванні рабочых, забеспячэнне правільнага кіраўніцтва партыяй і ліквідацыя фракцыйнай барацьбы.

Апазіцыя вядзе жорсткае наступленне і супроць соймавай фракцыі. Забеспячэнне правільнага кіраўніцтва магчыма не шляхам змены партыйнага кіраўніцтва, якое агартована ў шматпадовай барацьбе, а толькі шляхам аднаўлення адзінства на падставе правільнай лініі партыі пры падпарадкаванні меншасці большасці.

Клясавую барацьбу—на вышэйшую ступень

Эвэрт (Нямеччына) гаворыць, што ў нямецкай дэлегацыі няма ніякіх істотных разгалосцяў нахонт гэзісаў тав. Бухарына, хоць некаторыя таварышы лічаць перспектывы, падачныя ў гэтых, ванадта песымістычнымі. Зразумела, надта лёгка было-б даваць палку перспектыву, з вызначэннем кароткага тэрміну, але першае прадпачынае для ўсякай рэвалюцыйнай тактыкі павінна быць

рэальная, правільная перспектыва без усякіх падфарбовак. Найважнейшая задача партыі заключаецца ў магчыма шпаркім ідэалогічным, прыяцёвым вытлумачэнні ўсіх пытанняў, у выпрацоўцы правільнай тактыкі манэўравання, у кіраўніцтве і падрыхтоўцы боек, якія павялічаць вопыт мас, і ўзмоцненні давер'я да нямецкай кампартыі. Прэдпачынае выканання гэтых задач з'яўляецца правільная палітычная лінія і правільны ўнутры-партыйны курс. Палітыка партыі ў агульным правільная.



Тав. ТЭЛЬМАН

Член ЦК нямецкай кампартыі

Зараз неабходна яе канкрэтна распрацаваць.

Узмоцненая агрэсыўнасць буржуазіі супроць рабочае клясы і СССР ставіць перад партыяй найважнейшыя задачы. Пасляховае выкананне гэтых задач патрабуе з аднаго боку адзінства камуністычных партыі і Камінтэрну і прасякальне камуністычных партыі ў капіталістычных краінах у новыя пласты рабочых мас, і, асабліва, сацыял-дэмакратычных мас пры дапамозе правільнай

палітыкі і пераводу пралетарскай клясавай барацьбы на вышэйшую ступень.

Увага Далёкаму Ёсходу

Страхаў (Кітай) гаворыць, што ў тэзісах тав. Бухарына сельскае пытанне распрацавана ня досыць дэталёва. Таму неабходна больш дакладна сфармуляваць у тэзісах ролю сялянства. Ён прапануе далей уключыць у тэзісы далейшы аналіз Ціха-акіянскай праблемы, якая з'яўляецца адным з самых важных пунктаў капіталістычных супярэчнасцяў. У сучасны момант,—гаворыць далей прамоўца,—на поўдні Кітая амаль усюды адбываюцца сялянскія паўстанні, вельмі часта пад кіраўніцтвам кампартыі, якія ў ва многіх мясцох прывялі да выг-

нання памешчыкаў і арганізацыі саветаў. Наша тактыка ў адносінах да сялянства ня была заўсёды зусім бальшавіцкаю. Мы павінны прытрымлівацца правільнай бальшавіцкай лініі і стаць на чале сялянскіх мас, якія вядуць барацьбу. Нашай асноўнай лініяй павінна быць барацьба за масы і падрыхтоўка новых рэвалюцыйных боек, якія праз узброенае паўстанне прывядуць да пераможнай рэвалюцыі. Перад абліччам будучых сутычак імперыялістых у Кітаі, прамоўца просіць кангрэс удзяліць максымум увагі Далёкаму Ёсходу і забяспечыць больш цесную сувязь паміж кітайскай кампартыяй і іншымі сэкцыямі Камінтэрну.

Прамова тав. Лазоўскага

На вяртанні пасяджэнні кангрэсу Камінтэрну выступіў т. Лазоўскі, сустрачаны англійцамі.

Чацьверты Кангрэс Прафінтэрну, які закрыўся некалькі месяцаў таму назад—сказаў т. Лазоўскі— прарабіў вялізарную працу. Ён зрабіў аналіз усіх галін рэвалюцыйнага руху з усімі іх асаблівасцямі. Вынікам гэтай работы з'яўвіўся цэлы рад рэзалюцый, ухваленых аднагалосна ўсімі дэлегатамі кангрэсу, як камуністычнымі, так і беспартыйнымі. Аднак, у хуткім часе пасля закрыцця кангрэсу, з'явілася апазіцыя ў адносінах да ўхваленых ім пастановаў, асабліва ў Нямеччыне і ў Злучаных Штатах.

Каб зразумець сэнс гэтае апазіцыі, трэба каратка даць характарыстыку тых новых ідэй, якія былі сфармуляваны ў рэзалюцыях 4-га кангрэсу Прафінтэрну. Да ліку гэтых новых момантаў адносіцца: абвастрэнне барацьбы з рэфармізмам і Амстэрдамскім Інтэрнацыяналам, правядзеныя тактыкі адзінага фронту, галоўным чынам з'яву, кіраўніцтва эканамічнай барацьбой пралетарыяту і пры тым напэракор прафсаюзнаму апарату ў тых выпадках, калі ён ня хоча весці гэтай барацьбы, умацненне рэвалюцыйных прафадзінанняў у краінах з расколатым прафрухам і пры тым, ня толькі пры дапамозе індывідуальнай вярбоўкі членаў, але і шляхам заўладання рэфармісцкімі арганізацыямі, удзянення неарганізаваных рабочых у новыя прафсаюзы ў тых краінах, дзе асноўныя пласты пралетарыяту знаходзяцца яшчэ па-за прафсаюзамі, нарэшце, умацненне барацьбы з няправільна зразумелай тактыкай адзінага фронту, якім угод на коштам.

Таварыш з правага крыла нямецкай кампартыі выступіў супроць гэтай рэзалюцыі і пры гэтым у такім духу, які збліжае іх з сацыял-дэмакратыяй. Крыніцаў ўсіх гэтых няправільных ацэнак з'яўляецца

Правыя-ж таварышы з нямецкай кампартыі ў гэтым пытанні прытрымліваюцца таго пункту погляду, што мы не павінны пачынаць барацьбу супроць волі рэфармісцкага апарату прафруху, а павінны спачатку заўладзець гэтым апаратам. Такая тактыка была-б забойчаю для сэкцыі Камінтэрну.


Чацьвертаму кангрэсу Прафінтэрну кідаюць таксама папрок у тым, што ён трымае курс на раскол. Гэта было-б чыстым шаленствам. Але, зразумела, нічога падобнага ў пастановах Прафінтэрну няма. Мы выказалі не за раскол, а толькі супроць поўнай капітуляцыі перад прафсаюзнай бюракратыяй і рэфармісцкай палітыкай расколу пад прадогам адзінства. Асабліва ўвагу трэба звярнуць на дзейнасць групы адзінства.

Трэба прызнаць, што гэтыя групы яшчэ з'яўляюцца надта слабымі і не вядуць ніякай паслявовай барацьбы з палітыкаю выключэнняў. Групу адзінства ў Нямеччыне дапусцілі цэлы рад выразна-апартуістычных памылак.

Кангрэс Прафінтэрну звярнуў так сама ўвагу на неўстарцальнае ўсвядомленне міжнароднай салідарнасці пралетарыяту. Трэба прызнаць, што двухтуднёвая кампанія абароны Кітая не прайшла так паспяхова, як гэта павінна было быць. Кангрэс Прафінтэрну адзначыў, што рэфармізм у міжнародным маштабе яшчэ моцны, але толькі пастолькі,



Краевіды Ленінграду



Былая Сэнацкая плошча.—Помнік Пятру 1.

Літве пагражаюць польскія гарматы Паведамленьні аб манэўрах на Віленшчыне выклікалі трывогу па усёй Эўропе Францускія Імпэрыялістыя нападаюць на Літву

БЭРЛІН, 27. Орган нацыяналістых «Дейча Тагес Цейтунг» канстатуе, што ўсходняя Эўропа знаходзіцца ў сучасны момант пад пагрозай ваеннай небяспекі, якая параджаецца ня столькі няўдачам польска-літоўскіх перагавораў і пазыцыяй Вальдэмараса, колькі маючымі адбыцца манэўрамі польскіх войск, каб прымусяць Літву да ўступлівасці, і ў кожным выпадку даць магчымасць ужо зараз пачаць падрыхтоўку да мабілізацыі супроць Літвы.

Паводле слоў газеты, такое-жа ўражанне, відавочна, стварылася і ў Латвіі, Эстоніі, Фінляндыі, СССР і ва аўтарытэтных нямецкіх колах. Газеты зазначаюць, што адмова Нямеччыны ад манэўраў ва ўсходняй Прусіі была вынікам імкнення ўнікаць усяго, што магло-б абвастрэ станавішча ва ўсходняй Эўропе.

Нядаўнія нарады ваенных прад-

дставіцельстваў, што робяцца літоўскаму ўраду, покуль меркаваць трудна. Відавочна, нямецкі ўрад бярэ ўдзел у гэтых кроках, якія па сваёй форме, нажал, адольны зрабіць польскага парупшчеля міру яшчэ больш пахабным і ўвесці сьвет у заблуджэнне адносна сапраўднай прычыны канфілікту.

ПАРЫЖ, 27. Нота Вальдэмараса Лізе Нацыі выклікала ў французскім друку шматлікія водгукі. «Тан» адхіляе ўгрунтаванасць скарг Літвы і ускладае па-ранейшаму ўсю аднаўнасць на Літву. «Будзем спадзявацца,—піша газета,—што Вальдэмарас зразумее на гэты раз, што настаў момант, калі ён павінен лічыцца з парадамі, якія парыскі, лёнданскі і берлінскі кабінэты яму даюць».

«Журнал де-Деба» патрабуе энэргічнага уміяцельства Лігі Нацыі, паколькі неспасрэдна перагаворы паміж Польшчай і Літвой, па думцы

Узмацненне паліцыі на паграніччы

Літоўскія паліцыйскія часты на паграніччы з Польшчай павялічаны ў тры разы.

Пілсудзкі рыхтуецца раздавіць сойм

ВАРШАВА, 27. Сёння некаторыя газеты паведамляюць, што васемня сесія сойму адкрыецца не ў пачатку кастрычніка, а ў канцы.

Па думцы газет, гэта выклікана тым, што ўрад ня можа сцягчы часова падрыхтаваць праект аб змене каапітутыцы. Аднак, у асьвядомленых колах мяркуюць, што гэта выклікана жаданнем ўраду прыстасаваць

Калгасы і пасеўная кампанія

Агульны курс на пашырэнне плошчы засеву зернавых культур у сьветню пасеўную кампанію павінен знайсьці адпаведнае адлюстраванне і ў калектывных гаспадарках. Гэта павялічэнне азімага кліну ў калгасах павінна пайсці перш за ўсё за лік поўнага выкарыстання зямельных плошчаў, адведзеных пад азімныя культуры, а таксама і за лік заварвання нявыкарыстаных да гэтай даты зямельных вымяткаў.

насьці сельскае гаспадаркі шмат у чым залежыць ад яе ўзбуйнення, ад пераводу на больш рацыянальныя формы землякарстанья. Гэта элементарная ісьціна сёння ўжо добра вядома сялянству, якое прыхільна ідзе насустрач пры правядзеным калектывізацыі.

Досыць прагледзець рост калектывных гаспадарак за апошнія гады, каб пераканацца ў тым, што справа калектывізацыі сельскай гаспадаркі

пары зямельных вучасткаў. Агульная задача аб павялічэнні ўраджайнасці сельскай гаспадаркі ў сельска-гаспадарчых калектывах павінна заняць дамінуючае значэнне. Адапаведным арганізацыям трэба прыняць усе захады да таго, каб усе тэхнічныя і культурныя ўдасканаленні поўнасьцю былі ўжыты калектывнымі гаспадаркамі.

Як правіла, вышэйшая ўраджайнасць калгасаў у сучасны момант павінна быць значна павялічана, каб на яна была відаць ваколнаму сялянству ўся пераважнасць калектывных форм вядзення сельскай гаспадаркі. Такія элементарныя ісціны, як засеў ачышчэннем, высокагатуновым насеннем, ужыванне штучнага ўгнаення, шматпольны севазварот і іншыя, яшчэ ня ўсюды прасякнулі ў надзеннасць працы калгасаў.

Лічачы гэтыя мерапрыемствы абсалютна неабходнымі, трэба адначасова, пакуль ня позна, забяспечыць калектывы і ўдасканаленымі сельска-гаспадарчымі машынамі і прыладамі. Такія рэчы, як радавыя сярваркі, выстарчальна колькасць штучнага ўгнаення, удасканаленыя плугі, бароны, павінны стаць неабходнай складанай часткай інвентару калгасаў і іх ужыванне павінна зрабіцца першачасовай ісцінай для кожнага калгасніка.

На калгасы, акрамя задачы ўсямернага паляпшэння ўласнай гаспадаркі, у надыходзячую асеннюю пасеўную кампанію ўскладаецца ня менш важная задача арганізацыі дапамогі бядняцім індывідуальным гаспадаркам вёскі. Гэта дапамога павінна выявіцца ў садзейнічанні бядняцім гаспадаркам па завяршэнні іх пасеўных вучасткаў, у прадастаўленні магчымасці нарыстання дармова сельска-гаспадарчымі машынамі, у ачыстцы на сеньня і г. д. Няма патрэбы даводзіць, што ўся гэта работа павінна ісці ў найшчыльнейшым кантакце з мясцовымі савецкімі і грамадскімі арганізацыямі, каб тым самым унікнуць памылак і адхіленняў ад правільнае кіравання лініі.

Узрост прадукцыйнасці і тавар-

каллектывізацыі сельскай гаспадаркі знаходзіць падтрыманне з боку асноўнай масы сялянства. Так, да 1-га кастрычніка 1927 г. у БССР налічвалася 419 калгасаў, а за дзевяць наступных месяцаў лік іх павялічыўся на 388 адзінак. Яшчэ больш паказальныя лічбы маюцца па працэнтах відаў сельска-гаспадарчага кааперавання (машыныя, насенныя, мэліярацыйныя і іншыя таварыствы). За час з 1-га кастрычніка, 1927 г. да 1-га чэрвеня лік іх павялічыўся з 1.568 да 2.356 адзінак.

Улічваючы практыку мінулай пасеўнай кампаніі, якая дала найбольшы эфект у справе калектывізацыі і кааперавання сельскае гаспадаркі, трэба і цяпер разгарнуць ва ўсю шырыню працу па пераводзе сельскіх гаспадарак на калектывныя формы землекарыстання. Глеба для правядзення гэтай працы ёсць, трэба толькі адпаведным арганізацыям дапамагчы імкненням сялян як у выбары форм калектывізацыі, так і арганізацыйна замацаваць утвораныя аб'яднанні.

Вялікае значэнне ў справе рацыянальнага правядзення пасеўнай кампаніі ў калгасах мае нармальнае і сваячасовае іх крэдытаванне і працэнтнае выкананне плянаў крэдытавання калектывных гаспадарак арганізацыя сельска-гаспадарчага крэдыту па ўсіх звыяўнах зверху да нізу—павінна стаць лезунгам, абавязковым для выканання.

Урэшце, каб унікнуць памылак мінулай пасеўнай кампаніі, абумоўленай у некаторай ступені слабай пастаноўкай аграабслугоўвання калгасаў, у наступную сяўбу на гэту справу трэба звярнуць асабліва ўвагу, паставіўшы аграабслугоўванне калгасаў на належную вышыню.

Сваячасовая кансультацыя, парада агранома могуць загадзя папярэдзіць памылкі, якія ў выніку адбываюцца на агульным стане калгасаў. Да пасеўнае кампаніі засталася ўжо вельмі мала часу. Трэба ўжо прыступіць да канкрэтнай арганізацыйнай працы, каб правесці яе з найбольшым поспехам.

да зусім фальшывае прадстаўленне аб сацыял-дэмакратычнай партыі, як партыі рабочае класа толькі таму, што яна яшчэ мае ўплыў у пэўных пластох пралетарыяту, а таксама тэндэнцыя да дасягнення адзінства з якім угодна коштам, хоць-бы коштам пэўнай капітуляцыі перад прафсаюзнай бюракратыяй і сацыял-дэмакратычнай партыяй. Трэба, аднак, зазначыць, што ЦК нямецкай кампартыі рашуча выказваецца за рэвалюцыю Прафінтэрну.

Некалькі інакш абстаіць справа ў Злучаных Штатах, дзе ЦК кампартыі адносіцца воража да рашэнняў 4-га кангрэсу. Так, тав. Дэтэр высоўваў уласную тэорыю аб магчымасці ў будучым росту амерыканскай федэрацыі працы і пры гэтым зусім адсоўваў на задні плян асноўную задачу камуністых у прафруху, а іменна арганізацыю неарганізаваных рабочых у новыя саюзы.

У Францыі і Чэхаславакіі апазыцыі ў адносінах да рэвалюцый 4-га кангрэсу Прафінтэрну не наглядаецца, але ажыццяўленне іх адбываецца занадта марудным тэмпам. Між тым, ня трэба забываць, што ў Францыі 90 проц. рабочых зусім неарганізаваныя. Кампартыя і рэвалюцыйны прафсаюзы Францыі павінны з двайной энергіяй узяцца за ўдзяленне мільёнаў рабочых ва ўнітарныя прафсаюзы.

Аналагічныя задачы стаяць перад нашай партыяй і ў Чэхаславакіі. Асабліва супраціўленне аказваюць правыя ў нямецкай кампартыі, пасяновам Прафінтэрну па пытанні аб забастовачнай стратэгіі. Тут яны высоўваюць лезунг «Прымусьце бюракратаў весці барацьбу», як быццам, можна якім-небудзь націскам абярнуць сацыял-дэмакратыю ў сапраўдных барацьбітоў. Мы наадварот, павінны паставіць сабе задачу—скінуць рэфармісцкіх правадыроў з анімаемых ім пасадаў і заўладаць кіраваннем рэвалюцыйных пластоў пралетарыяту ў пасоных забастоўках, каб потым накіраваць іх на барацьбу з буржуазіяй і прафсаюзнай бюракратыяй, у тых выпадках, калі яна сабатае гэтыя забастоўкі.

Ленскі (Польшча) гаворыць: «Большасць ЦК кампартыі Польшчы зрабіла буйныя памылкі. Мы павінны пры падтрыманні Камінтэрну гэтыя памылкі выправіць. Мы дамагаемся таго, каб наша партыя атрымала кіраванне, якое-б забяспечыла правядзенне ў жніццё пастаноў 4-га з'езду польскай кампартыі і якое-б здольна было правільна правесці барацьбу з разбойніцкімі плянамі польскага фашызму ў адносінах да СССР».



Старшыня нямецкага саюзу чырвоных франтавікоў—тав. ЛЕАУ

паколькі з'яўляецца моцным і міжнародны капіталізм. Ад часу 5-га кангрэсу Камінтэрну сілы Прафінтэрну выраслі і наша барацьба з капіталізмам і яго ідэямі ўзмоцнілася. (Бурныя апладысмэнты).

Яшчэ аб польскай кампартыі

Ленскі (Польшча) гаворыць: «Большасць ЦК кампартыі Польшчы зрабіла буйныя памылкі. Мы павінны пры падтрыманні Камінтэрну гэтыя памылкі выправіць. Мы дамагаемся таго, каб наша партыя атрымала кіраванне, якое-б забяспечыла правядзенне ў жніццё пастаноў 4-га з'езду польскай кампартыі і якое-б здольна было правільна правесці барацьбу з разбойніцкімі плянамі польскага фашызму ў адносінах да СССР».

Сялянскі Інтэрнацыянал

Т. Домбаль (Сялянскі Інтэрнацыянал) кажа, што ў тэзісах т. Бухарына занадта шмат гаворыцца аб сялянскім руху. Для адносін кампартыі да сялянскага пытання,—гаворыць т. Домбаль,—з'яўляецца характэрным, што т. Тэльмап у сваёй прамове ні слова не сказаў аб працы на вёсцы. Сярод некаторых таварышоў наглядаюцца ліквідатарскія настроі ў адносінах да Сялянскага Інтэрнацыяналу. Мы памятуем, што апазіцыя газарыла, што Сялянскі Інтэрнацыянал не мае пад сабою ніякіх падстаў. Камфракцыя Сялянскага Інтэрнацыяналу прарабіла значныя работы, але яшчэ больш трэба зрабіць.

У ПАНСКОЙ ПОЛЬШЧЫ

Засуджаньне камсамольца

Акружны суд у Сасноўцы засудзіў камсамольца Вацлава Рапару на год турмы.

Павялічэнне чыгуначнага тарыфу

Бюджэтыя патрэбы прымусялі польскі ўрад павысіць ад 15-га жніўня пасажырскі тарыф на чыгушках на 20 проц. Тарыф дачынае бістаў павышаны на 10 проц.

стаўлінку Польшчы. Францыі і Румыніі,—піша далей газета,—мелі на мэце перш за ўсё вынішчыць разгалосі, якія ўзніклі паміж польскім і румынскім генеральнымі штабамі адносна таго, ці ўступае ў моц польска-румынская ваенная канвенцыя ў выпадку канфлікту Польшчы з Літвой. Адным з вынікаў згоды можна лічыць факт прыкамандыравання некалькіх польскіх афіцэраў да румынскага генеральнага штабу і румынскіх да польскага.

У заключэнне газета заяўляе: «У якой меры ўдзелічае Нямеччына

газеты асуджаны на пільдачу

Новы націск Англіі на Літву

Узбярэжжэ валаў у парляманце, што ангельскі пасол у Рызе атрымаў інструкцыю зварнуцца да Вальдмараса з «радаю» большае ўмеркаванасці ў адносінах да Польшчы для ліквідавання канфлікту.

Па вестках ангельскага азначна «Рейтэр», падобна-ж выступленні зробіць прадстаўнікі Францыі і Нямеччыны.

разлад з тэма законпраекту да першай паловы лістапада. К гэтаму часу, пад прадломам свята 10-ці годзьдзя неважынасці Польшчы, у Варшаву прыбудуць стралячы ў колькасці 150.000 чалавек,—як наведанне «Глос Праўды» у поўным абмудраванні і ўзброенымі. Урад відавочна разлічвае, што з'яўленне ў Варшаве такой колькасці стралячоў з'явіцца досыць пераконваючым аргументам.

Святкаванне 10-ці годзьдзя савецкай улады ў БССР

Узнята пытанне аб пабудове помніка Леніну

ЦВК БССР выдзелена спецыяльная камісія для выпрацоўкі пляну правядзення святкаванняў 10-ці годзьдзя існавання савецкай улады ў БССР. У склад камісіі ўваходзяць т.т. Хацкевіч, Агурскі, Крэмэр, Антанікоўскі, Галавач, Ісаеў, Баліцкі, Цімашэнка, Яцкевіч. Камісіі запрапанавана ў двухтыднёвы тэрмін распрацаваць плян святкаванняў.

ЦВК даручыў камісіі распрацаваць пытанне аб тым, каб прыстасаваць да святкаванняў 10-ці годзьдзя адкрыццё помніка Леніну ў Менску.

У ЗАХОДНЯЙ БЕЛАРУСІ

Скасаваная канфіскацыя

24-га ліпеня Віленскае меставае староства скасфіскавала юрэйскую газету «Вільнер Тог» за артыкул: «Бухарын аб ППС», але вышэйшая ўлада загадала канфіскацыю зняць.

Забастоўка пекароў у Вільні

Рабочыя віленоніх п'якарняў патрэбавалі 20 проц. надбаўкі да зарплаты, а таксама непрыманьня на працу ня членаў саюзу. З агульнае лічбы 100 п'якарняў толькі 30 згадзіліся на ўмовы рабочых. У 70 п'якарнях пачаўся забастоўка.

Трэбаванне муляроў

Віленонія муляры патрэбавалі павялічэння зарплаты ад 1,75 зл. да 2 злотых за гадзіну (44 кап.).

Забастоўка наборшчыкаў

У Вільні забаставалі наборшчыкі ройскае белагвардзейскае газетні «Утро».

На фронце клясавай барацьбы забастоўка французскіх маракоў

ПАРЫЖ, 27. Забастовачны рух сярод маракоў пашыраецца. У Дзюнкірхэне каманды 15 параходаў пакінулі судны. Бастуючыя падтрымліваюць сувязь з маракамі Гаўру і Руана. Маракі Дзюнкірхэна, якія далучаюцца да рэфармісцкага саюзу, удзелу ў руху не бяруць.

Аўтаномныя прафсаюзы Гаўру, якія аб'яднуюць звыш 1500 маракоў, абвясцілі забастоўку і наладзілі



Тав. КАШЭН Член ЦК французскай кампартыі

лі дэманстрацыю перад памяшканнем паражоных кампаній, патрабуючы павышэння заробатной платы на 150 фраткаў у месяц. Да маракоў далучыліся таксама шофэры ў ліку 800 чалавек.

Закрыццё прафсаюзаў у Латвіі

РЫГА, 27. Распараджэнне Рыскага акруговага суду аб закрыцці рыскага бюро левых прафсаюзаў выканаана. Усяго ў Латвіі закрыта 19 арганізацый. У памяшканні бюро і на прыватных кватэрах у членаў левых прафсаюзаў зроблены вобсыкі, якія яшчэ працягваюцца далей. Увесь архіў ашчэтан. Арыштавана 6 членаў бюро і два члены саюзу транспартных рабочых.

Усеагульнае аб'яднанне прафсаюзаў (сацыял-дэмакратычнае) ухваліла рэзалюцыю, якая рэзка асуджае гэтыя мерапрыемствы і ўскладае адказнасць за яго на міністра ўнутраных спраў Лаймінша. Сацыял-дэмакраты абвясцілі разгарнуць шырокую кампанію пратэсту і арганізаваць дэманстрацыю.

Паляпшэнне матар'яльнага забяспечання студэнтаў

МАСКВА, 28. Агублікавана пастаўна ЦВК і СНК СССР, аб умацаванні фінансавання тэхнічнае асветы і аб паляпшэнні матар'яльнага забяспечання студэнтаў.

Па адным дзяржбюджэце СССР на 1928-29 навучальны год павялічаны асыгнаваныя прадугледжваецца на менш, чым на 45 мільёнаў руб. у параўнанні з мінулым годам. З 1-га верасня для вучняў, якія застаўляюцца для падрыхтоўкі выкладчыкаў пры ВТУ і пры індустрыяльных навукова-даследчых інстытутах стыпендыя павышаецца да 170 руб. у мес. Лік іх павялічваецца на 200.

Размер стыпендыі студэнтам ВНУ, на рабфаках і тэхнікумах акрэсліваецца ў 35, 31 і 28 руб. на двух старэйшых курсах—45-40 і 36 руб. У іншых вышэйшых навучальных установах і рабфаках адпаведна: 30, 27 і 24 руб. На індустрыяльных тэхнікумах—25, 22 і 20 руб., на іншых тэхнікумах 20, 18 і 16 руб.

Да першага поясу адносіцца навучальныя ўстановы ў межах першага і другога тарыфных паясоў па зарплате, да другога—у межах 3-га—і 4-га тарыфных паясоў і да 3-га—у межах іншых тарыфных паясоў. Пасоным прадпрыемствам, установам і арганізацыям прадастаўляецца права ўстанаўляць за свой кошт стыпендыі вучням, а таксама плаціць надбаўкі да дзяржаўных стыпендыі.

Размеркаванне агульнага ліку стыпендыі паміж навучальнымі ўстановамі ажыццяўляецца параматамі, у распараджэнні якіх знаходзяцца гэтыя навучальныя ўстановы, за персанальнае размеркаванне паміж вучнямі—арганізацыя праймення навучальных устаноў.


Да размеркавання стыпендыі ў асобных выпадках прыцягваюцца арганізацыя гаспадарчых органаў, прафсаюзы і студэнцкія арганізацыі.

Урадам сувязні рэспублік прапануецца ўжыць тэрміновыя меры для паляпшэння кватэрных умоў і мадэрнізацыі абслугоўвання вучняў ВТУ, і індустрыяльных тэхнікумаў.

У Літве

Рэдактар апазыцыйнай газеты ў турме

Адказны рэдактар «Рытаса», засуджаны на 2 месяцы турмы альбо 1.500 літай штрафу (300 р.) за прасавыя справы, пасаджаны ў турму, бо ня ўнёс штрафу.



Гор, Петрапаўлаўск на Камчатцы

вд аднаведна вышадзі, а таму распускаць армію ў Гуандуне лічыць нельга.

Нам не патрэбны прафчыноўнікі Роспуск бяздзейных групкомаў мэдсанпрацы

Саюз мэдсанпрацы праводзіць зварот энэргічную барацьбу за паліпашчэнне прафесіянальнай работы на месцах.

У парадок дна пастаўлена задача ўсмернага, самага шырокага абслугоўвання саюзных мас, рашучай абароны іх інтарэсаў. Прафарганізацый, якія ня выконваюць гэтай задачы, — павінны быць перабраны.

Центральнае праўленне саюзу паставіла распустыць **Краснапольскі** Райгруппком саюзу (Магілёўская акруга) за няўважліва і нячужы адносіны да членаў саюзу. У краснапольскай большым старэйшым вельмі неадарова атмосфера для работы. Фальхар Васільюўскі займае дэарганізаванай Калектыву, здымае а санітарак, цкаваннем старэйшага доктара Малікінай. За звальненне

«бузацёра» РВК прыцягнуў Малікіну да судовай адказнасці. Малікіна мае 45-гадоваы доктарскі стаж. Райгруппком саюзу ня толькі ня прыняў мер да адраўлення атмосферы, але падтрымліваў Васільюўскага, які сваім паводзінамі выклікаў абурэнне ўсёго штабу большыя.

Справа дайшла да таго, што персанал большыя адмовіўся працягнуць сумесна з Васільюўскім.

Магілёўскае акруговае праўленне саюзу лічыла сваім абавязкам падтрымліваць райгруппком. Яго нявыстарчальна чужы адносіны да занатрабаванай саюзнае масы адначаны ў пастанове ЦК.

Гомельскае акраднае мэдсанпрацы паставіла распустыць **Дзятлавіцкі** группком саюзу, які не абараняў эканамічных праў членаў

саюзу і на ўсіх галінах прафсаюзнае працы правяў поўную бяздзейнасць.

Поладкае акруговае праўленне распустыла за бяздзейнасць **Верынінскі** райгруппком саюзу. Акрамя збору членскіх уносаў, группком не праводзіў ніякай працы. Інтарэсы служачых не абараняліся. Культурная адсутнічала. Группком ня прымаў ніякіх мер да ліквідацыі перапрацоўкі ніжэйшага парсаналу.

Саюз мэдсанпрацы ўзяў правільны курс. Нам не патрэбны прафчыноўнікі, якія носяць толькі «годнасць» прафесіяналістага.

На саюзную працу трэба вылучаць толькі працаздольных, сьмелых, аўтарытэтных, актыўных таварышоў.

Бюро ячэйкі пытаньняў паліпашчэння вытворчасці, вытворчай камісіі і парад не разглядае. Вытворчая камісія працуе нядрэнна, рабочыя ўносяць карысныя прапановы, якія кіраўніком заводу прымаюцца, і яны даюць значную карысць, але ўсё гэта праходзіць бяз увагі і кіраўніцтва ячэйкі.

Культкамісія не працуе зусім, гэта тлумачыцца тым, што няма культурнага фонду (былі старшыня заўкому распраці), але нават і такіх форм культурнага, як чыткі і гутарыкі ў цэху ў часы абедзенага перапынку ня ўжываюцца, ня глядзя

старшальны прыстасаваныя прыступу добраахвотнасці пры камлектаванні, быў вельмі вялікі. Прадэнт наведвання заняткаў досыць нізкі, асабліва ў канцы навучальнага году ў зьвязку з пераходам некаторых прадпрыемстваў на вярчэння змены.

У мінулым годзе таксама адчулася адсутнасць сувая паміж партшколамі і ячэйкамі: ўважальнае праграмы ў школе ня ўзьявалася з практычным жыццём ячэйкі і прадпрыемства, дзе працавалі слухачы той ці іншай групы.

Бюро ячэйкі мала цікавілася, як таварышы, пасланыя ці добраахвотна наступіўшы ў школы, наведвалі заняткі і як яны займаліся ў школах. Аб усіх гэтых недахопах трэба ўспомніць цяпер, калі мы стам перада пачаткам новага навучальнага году, каб яны не паўтарыліся яшчэ раз у гэтым годзе. Падрыхтоўку да партвучобы неабходна распачаць зараз-жа.

Неабходна таксама вырашыць пытаньне адносна вярчэння вышэйшых форм партасветы, г. в. вярчэннага камвузу. З ростам палітычнага ўвароўня партарганізацыі ўсё больш павялічваецца неабходнасць у пашырэнні вышэйшых форм партасветы. Ужо ў мінулым годзе наглядзлася тое, што вярчэнні камву прыняў ня ўсіх, жадаўшых наступіць. Так, напрыклад, на гарраёне паслана было звыш 75 таварышоў, а прынята толькі каля 40.

Прыёмная камісія большасць адмаўляўня ў прыёме ў вярчэнні камвуз тлумачыла адборам па сацыяльным складзе. Таму паўстае пытаньне ў некаторых таварышоў такога зместу: ці неабходна мець такі строгі сацыяльны адбор для паўшчэння ў вярчэнні камву, дзякуючы таму значная група партыйцаў, якія неспрадна не працуюць да вярштату, ня мае магчымасці папоўніць свае палітычныя веды.

Установа, якая падрыхтоўвае выключна кіраўнічы кадры, гэта адна справа, — тут патрэбен асабліва ўважальны падыход да адбору, а другое, — пры вярчэнні камву павінна быць адзьяляльнае, куды паступаюць выключна партыйцы з адпаведным партстажам.

Усе гэтыя пытаньні неабходна вырашыць неадкладна з тым, каб вярчэнцы ўсе неадохны, якія меші месца ў партасвете мінулага году і каб пры поўным правядзеньні прыступу добраахвотнасці мы дабіліся-б максымальнага ахопу партыйцаў усімі формамі партасветы.

І. Грушнеўскі.

Удзел арганізацыі Асоавіяхіму ў манэўрах войска

Леташні ўдзел арганізацыі Асоавіяхіму ў Адрскіх манэўрах (Украіна) паказаў, наколькі важна і неабходна для большага паліпашчэння практычнае работы ўсіх відаў гурткоў дабівацца яшчэ большага ўцягвання лепшых сіл таварыства ў такіх манэўрах.

Удзелам у манэўрах дзецца магчымасць правярць на справе свае падрыхтоўку. Многія-ж члены таварыства, якія яшчэ ня маюць уцягнення аб сучасным баі, змогуць паглядзець за дзейні ўсіх відаў войска.

У беларускіх умовах найбольш важна, каб кожны член таварыства ня толькі быў-бы падрыхтаван тэарытычна ў гуртках, але, калі гэта занатрабавецца, скарыстаў-бы сваю падрыхтоўку. Зразумела, арганізацыя Асоавіяхіму, пры ўсім жадаўні ня ў стане надіць усё свае жылыя сілы для ўдзелу ў манэўрах, дый манэўры не ва ўсіх акругах праводзяцца. Але затое арганізацыя, уключыўшы неспрадна найбольш падрыхтаваную частку сваіх членаў у лік удзельнікаў манэўраў, сфармаваўшы для гэтай мэты часовыя баявыя адзінкі, з поспехам можа там, дзе праходзяць манэўры, паказаць усім членам таварыства дзейнае ўсіх часцей войска.

Практыка праведзеных летась манэўраў паказала нам, што найбольш адпаведны від удзелу — гэта самастойны часовы атрад у відзе батальёну або палка, які паступае ў распараджэнне камандвання Чырвонае арміі, што дзейнічае на тым ці іншым баку.

Перад намі ставіцца зараз-жа пытаньне, як-жа быць у рабочымі і служачымі, якія адрываюцца ад вытворчасці для ўдзелу ў складзе часовых баявых адзінак на манэўры? Першае, манэўры могуць заняць пераважаючую масу ня больш 5-7 дзён і аддзельных асоб — ня больш 10 дзён, таму вельмі пажадана дагаварыцца арганізацыям на месцах аб аслабленні нагеты час, зразумела, з захаваннем заробку. Другое, трэба скарыстаць водпускі членаў Асоавіяхіму — рабочы і служачыя. Думаецца, што ня першае, ні другое ня сустрае перашкод.

Пры шырокім і масавым удзеле ў манэўрах, арганізацыі Асоавіяхіму ня ў стане на свае сродкі ўтрымліваць сваіх удзельнікаў, дый патрабаваньня такіх прад'яўляць нельга, бо тады сама данамога абароне не дасягае той мэты, якую праследуе таварыства. Калі кожны паасобна будзе харчаватца, так можа адбіцца няспрыяюча на баявой падрыхтоўцы удзельніка (думка будзе занята адшуканнем сабе харчоў), таму самы лепшы спосаб — залічыць на катлавое харчаваньне пры вайскавай частцы, унёшы кошт гэтага пайка ў часць.

Нам здаецца, што ня трэба і ўспамінаць аб тым, што, ідучы на манэўры, трэба апрацаваць ня як на гуляньне, а павайскаваму.

Гэтым мы не гаворым, што кожны удзельнік павінен набыць сабе вайскове абмундываньне, але трэба апрацаваць найбольш выгода, напрыклад: боты, а калі камашы, дык з гетрамі, або абмоткамі, гімнасыёрка, або што-небудзь падобнае, шынь, у каго бсць, або скураная курткі і паходны мяшок.

Мы лічым што побач з шырокім удзелам у манэўрах Асоавіяхіму, ня меншы удзел павінна прымаць і каапарцыя. Сьледам за манэўруючай частцо каапарцыя павінна арганізаваць перасоўныя крэмы а самым неабходным і холькім таварам. Такія крэмы-перасоўкі будуць карысны ня толькі для удзельнікаў манэўраў, але і ўсяго насельніцтва, дзе будуць праходзіць часці.

Акрсаветам Асоавіяхіму там, дзе будуць манэўры, трэба загадаць і найбольш дакладна падрыхтавацца і не прамінуць выпадку, каб правярць на манэўрах усю гадавую работу. Гэта будзе самы лепшы доказальнік як нашай падрыхтаванасці, так і ўсіх нашых недахопаў.

Уся падрыхтоўчая работа Асоавіяхіму павінна працягаць угоднена з вайсковым камандаваннем, з мясцовымі партыйнымі, камсамольскімі і прафесіянальнымі арганізацыямі. Час манэўраў набліжаецца, падрыхтуемся да ўдзелу ў іх.

80-кіліметрны паход Мсьціслаўскага камсамолу Загад вывешан

На плоце, дзе заўсёды наклеваліся розныя афішы і рэкламы, быў вывешан за подпісам камандзіра і начальніка штабу загад: «Усе камсамольцы, пачынаючы з 1912 г. нараджэння і старэй іх, 19-га ліпеня г. г. а 7-й гадз. ўвечары павінны зьявіцца на пляч, к дому саюзаў, захавіўшы з сабою рэчавы мяшок, харчоў на два дні, мыла, зубны парашок, шчотку, ручнік, кубак, 70 залатнікоў пукру і інш.»

Каменная сьцяна плоту ў першы дзень з самага ранку была абкружана вялікім натоўпам, усе спыніліся, кожнаму было цікава прачытаць загад. У кааператывах ствараліся чаргі: гэта камсамольцы на вялікіх талёнах, што ім выдаваў штаб куплялі на кілі хлеба.

Беа 5 мінут 7. На балконе дому саюзаў зайграў карнет. З усіх канцоў гораду пачалі збірацца камсамольцы.

— Станавіся! Сьмірна! — І ўсе сталі роўна. Пераклічка — зьявіліся ўсе. Аркестр зайграў «Інтэрнацыянал». З дому саюзаў, пад гукі аркестру ганарова вярта выносіць чырвоны сьцяг.

Калёны рушыліся. Маладыя байцы цвёрда крочаць наперад, а сьледам ідуць сотні людзей, якія сабраліся паглядзець.

Прайшлі 7 кіліметраў, спыніліся, маленькі прывал і зноў наперад. Разьведка, дэзоры, прыкрыццё. Войска расьцягнулася на 3 кіліметры, ідучы па ўсіх правілах вайскавае тэхнікі, толькі пад нагамі трашчаць барозавыя галінкі і ўсё больш уздымаюць хмары перасохлага пылу.

Каля мякы РСФСР

Пачало цяпець. Усё сьціхла. У вёсцы Гразі ні гуку, толькі рэчка ніяк не магла сьціхнуць і нібы вабіла да сабе паходныя фляжкі камсамольцаў. Нехта залытаў у камандзіра:

— Ці можна вады ўзяць?

— Нельга, хулка прывал будзе, спынімся, тады можна набраць вады. Прайшлі 22 кіліметры, прывал на 2 гадзіны. Разьмясьціліся на беразе рэчкі, паставілі варту, распалілі агонь, разьвязалі клункі і пачалі вярчаць.

Пад'яждзе доктар і пытаецца: — Можна каму мэдпамога патрэбна?

Нікому непатрэбна, а хлопцы пачынаюць жартаваць.

— Рыцеры, рыцеры Шоламу. І зноў супакоіліся. Камандзіры разьдзелаў, па загаде камандзіра роты дарэў парад адзьяляням.

— Падымайся! — прагучэла каманда.

Усе паўставалі, павесілі на плечы рывіцы, зброю і зноў у паход. Засталося ня так ужо нмаг да м. Хіславічы, толькі 25 кіліметраў, а тут і мяжа РСФСР.

Пачалася наступленне. Фронт расьцягнуўся на 10 кіліметраў. Не даходзячы да м. Хіславічы ў 6 кіліметрах, мы зьвялілі разьведку «праціўніка» ў ліку 5 асоб і пад вяртаў даставілі ў штаб, дзе палонныя выказалі сілы і разьмяшчэнне іх войска.

Пад куліметным агнём

Акружанае з трох бакоў м. Хіславічы а 6-й гадз. 15 мін. раніцы было занята камсамольцамі Мсьціслаўлю. Цэнтральныя вуліцы былі пад абстрэлам куліметнага агню. Усё мястэчка на працягу 15 мінут было паднята на ногі. Установы, як выканком, валком, УсеКП(б), ЛКСМ, пошта, тэлеграф, каапарцыя былі заняты і выстаўлена вярта. Сакратар валкому ЛКСМ быў арыштаваны і заведзен у штаб для допыту.

Пасья ўзьявіў м. Хіславіч, быў зроблен адпачынак на 6 гадзін, усе разьмясьціліся ў парку на беразе ракі Сож.

Хіслаўцы слухалі беларускія сьпевы

Каля нас сабралася звыш 300 чалавек з Хіславіч і з захваленьнем слухалі беларускія сьпевы мсьціслаўскіх камсамольцаў. Пад вечар хіславіцкія камсамольцы наладзілі мітынг і провады.

Пад гукі аркестру і дружных песень рушыліся з мястэчка. Адыйшоўшы кіліметраў тры, мы пштыра разьвіталіся з хіславіцкімі камсамольцамі і стройнымі радамі пайшлі ў Мсьціслаўль.

Маладыя байцы, загартаваныя сваёй баявой натоўнасцю, за паўтара дна зрабілі вялікі вайсковы паход, прайшоўшы больш 80 кіліметраў.

Алесь Стаховіч.

Гор. Мсьціслаў.

Каб зьнішчыць адарэанасць партасветы ад жыцця ячэек, неабходна пераладзець мэтад арганізацыі партшкол. Центр цяжару трэба перанесці бліжэй да ячэек, партшкол і камсамольцы, члены рэдкалегіі, не знайшлі іншых мэтадаў для рэагаваньня на няправільныя, па іх думцы, паводзіны бюро парт'ячэйкі, а паставілі гэтае пытаньне на пасаджэнне рэдкалегіі і выносяць на адшухнуў настанову: старшыня рэдкалегіі са складу рэдкалегіі выключыць, а ў склад рэдкалегіі каапарцыя аднаго з беспартыйных рабочых і абраць яго старшынёй рэдкалегіі. Парт'ячэйка даведзлася аб гэтым толькі пасья выносьняга ластановы. Пры разглядзе гэтага пытаньня на бюро парт'ячэйкі адзін з партыйцаў раскураў выразіўся наступным чынам: «Нам ваша апекі ня трэба». Такім чынам раборцы заводу павялі палітыку «фірканьня» на парткіраўніцтва, парушылі прыступ выбарнасці з рэдкалегія і без даведзенай віны выключылі абранага старшыню рэдкалегіі са складу рэдкалегіі. Прышлося ў гэту справу ўмяшчацца прадстаўніку гаркому КП(б)Б, які даў правільны напрамак у гэтай справе. Пытаньне яшчэ будзе абгаворавана на сходзе рабкораў.

Для паліпашчэння працы ў цэху намечана пашырыць інстытут індывідуалаў і палешчыць кіраўніцтва іх працы.

Увесьці інстытут зьменоргаў і рэгулярна кіраваць іх працай (цэхоргаў) уведзіць нельга, бо надта малыя цэхі). Завод працуе ў тры зьмены.

Павялічыць лік адкрытых сходаў ячэйкі і прыяць рад мерапрыемстваў па ўцягненні беспартыйных рабочых на гэтыя сходы.

Скарыстаць абедзены перапынкі для чыткі газет і для гутараў.

Наладзіць лепшае выдзеньне спыткі пытаньняў і адказаў.

Правесці праверку выкананьня дырэктыву вышэйшых парторганаў аб масавай працы. Гэты мерапрыемствы павінны палешчыць слабую зварот праду ў цэху на заводзе.

С.

Крэдыт палешчыў бядняцкія гаспадаркі Цікавы досьлед Каралінскага райкому КП(б)Б

МАЗЫР. (Уласны кар.) Каралінскі райком КП(б)Б правёў абсьледваньне 46 бядняцкіх гаспадарак у 5 сельсаветах у мэтах вывучэння ўплыву выданы ім крэдытаў на ўзьявядзе гаспадарак бядата.

Абсьледваньне паказала рост і ўзмацненне пераважнай большасці бядняцкіх гаспадарак у параўнанні з 1926 годам. Гэты рост выяўляецца ў пашырэнні пасеўнай плошчы на 18 дзесяцін, павялічэнні рабочае жытця — на 135 проц., прадукцыйнае жытцё — на 5 проц., будынкаў (жылых і халодных) — на 32 шт. Агульная прыбытковасць павялічылася на 26 проц.

Выданы крэдыт абсьледваным гаспадаркам у суме 5.500 руб. можна лічыць выстарчальным.

Ёсць выпадкі і няправільнага скарыстання крэдытаў, як праядзеныя часткі крэдытаў, вабыцьдб дробнае жытцё, у той час, калі за атрыманы крэдыт можна было-б купіць буйную жывёлу і лепшай якасці, або скарыстоўваць крэдытаў не па простым прызначэнні.

Выявілася таксама, што неваўсёды пасонная пазычка скарыстоўвалася на пасеў, частка гаспадарак не скарыстоў-

вала на яду. З гэтай прычыны быў недасеў пахадзі. Вялікі недахоп — адсутнасць пасеву културных траў і кораньнікоў. Гэта тлумачыцца невыстарчальным абслугоўваньнем гэтых гаспадарак з боку аграрнага апарату. Слабая таксама сувязь бядняцкіх гаспадарак з машыннымі і другімі таварыствамі. У сувязі з гэтым, гаспадаркам прыходзіцца за машынамі і іншымі прыладамі зьявртацца да заможных сялян, што зьяўляецца бязумова ненармальным.

З абсьледваных 46 гаспадарак 38 даюць рост, 9 зьяўляюцца па сваім становішчы стабільнымі, 4 гаспадаркі пагоршыліся. Прычыны пагоршэння гаспадарак наступныя: няправільнае і перацяжальнае скарыстанне крэдытаў, асабліва на лініі набыцця жывёлы, адсутнасць зацікаўленасці з боку некаторых гаспадароў да паліпашчэння сваіх гаспадарак.

Усе гэтыя моманты ў вистарчальнай ступені ўлічаны райкомом КП(б)Б. На падставе гэтага распрацаван рад практычных мерапрыемстваў у напрамку далейшага правядзеньня гэтае працы.

Б. ШПІТАЛЬНІК.

ПЕРШАЯ ПРАКТИКА МАСАВАГА КАНТРОЛЮ І БЛІЖЭЙШЫЯ ЗАДАЧЫ

Каштарыс і выкананьне яго павінны быць вядомы кожнаму рабочаму і пераведзены на зразумелую яму мову Парушэньне каштарысу будзе разглядацца, як растрата дзяржаўных сродкаў Вынікі правэркі 20-проц. зьніжэньня адміністрацыйна-гаспадарчых выдаткаў

Вельмі важным для справы прыцягнення мас да кіраўніцтва дзяржавай зьяўляецца найбольш поўны падлік першае практыкі шырокага прыцягнення мас у дапамогу органам дзяржаўнага кантролю ў асобе РСІ. Гэта першая практыка—правадзеньне грамадзкага кантролю за выкананьнем дырэктывы аб 20 проц. зьніжэньні адміністрацыйна-кіраўнічых выдаткаў.

Як вядома, ажыццяўленьне гэтай задачы мысьлялася шляхам ускладаньня непасрэдна на прафсаюзы праз нізавыя іх зьвяньні (фабзаў-мясцёмы, вытворчыя і эканомкамісіі) кантрольных функцый, з прыцягненьнем таксама сэкцыі РСІ гарсаветаў і грамадзкіх рэвізійных органаў (рэвіз. камісіі, часовыя кантрольныя камісіі на прадпрыемствах). Пленум ЦКК УсеП(б) так і азначыў гэту задачу, звярнуўшыся да рабочых і служачых з заклікам «узяць на сябе непасрэдна кантроль над фактычным правядзеньнем 20 проц. скарачэньня адміністрацыйна-кіраўнічых выдаткаў».

Ацэньваючы вынікі правэркі выдаткаў за 1-е паўгодзьдзе, можна з упэўненасьцю сказаць, што ў асноўным заклік партыі знайшоў жывы водук у радзе прафарганізацыі, умацніў грамадзкую думку да справы скарачэньня нерацыянальных выдаткаў, даў значны арух у рабоце раду эканом. і вытворчых камісій, павялічыў іх непасрэдны ўдзел і дапамогу гаспадарнікам у вырашэньні гэтай задачы.

Вось некалькі прыкладаў. Эканомкамісія ВСНГ азначыла адміністрацыі, што нельга сумы, прызначаныя на рамонт памяшканьня, выдаткаваць на вугаль, гарбаты і інш. дробныя выдаткі, якія нічога агульнага ня маюць з прызначэньнем артыкулу, што нельга штучна павялічваць выдаткі на «ўтрыманьне памяшканьняў» за кошт трэстаў і тым самым парушаць бюджэтную дысцыпліну. Тая-ж эканомкамісія азначыла на няметагоднасць утрыманьня выезду, выпіскі Вялікай Савецкай Эцыклёпедыі, калі няма больш патрэбнай літаратуры для практычнай работы спецыялістаў, на магчымасьць больш мэтагоднага выдаткаваньня камандыроўчаных сум для наведваньня прадпрыемстваў, куды трэба тасьцей езьдзіць, чым у Маскву.

Эканомкамісія Харцтрэсту ў сваёй пастапове азначыла адміністрацыі на рад няметагодных выдаткаў (і нават незаконных), як аплата служачаму 200 руб. за ўкрадзенае ў яго ў дарове паліто, будаваньне перагародак і г. д.

З усім бязьдзейнічаўшае раней эка-

номкамісія Запалкавага Трэсту (Гомель) таксама захоплена масавай кампаніяй: азнаёмілася з каштарысам і выдаткамі і вынесла заключэньне адносна шляхоў зьніжэньня камандыроўчаных, паштово-тэлеграфных і тэлефонных выдаткаў.

Часовая кантрольная камісія дражджавага заводу «Чырвоная Зара» таксама намерцела рад мер па зьніжэньні выдаткаў (скарачэньне вадзкага транспарту, падсобных майстэрняў, рацыянальнае карыстаньне электраэнергія і г. д.).

Гэтыя прыклады можна было-б значна памножыць. Вазьмуна, пры адпаведным паддзіку адміністрацыі ўсіх паказаньняў грамадзкіх арганізацыяў (а яны павінны быць улічаны абавязкова) можна было-б лягчэй улажыцца ў каштарысы.

Але, ня жаль, пераважаючая частка нізавых прафарганізацыяў працавала слаба, часта падоходзіла формальна і ў пастапове сваіх не давала ніякіх канкрэтных паказаньняў; значная частка з усім гэтым пытаньнямі ня цікавілася, або абмяжоўвалася павархоўным абмеркаваньнем лічбаў, прадстаўленых адміністрацыяй бяз усякай правэркі правільнасьці іх.

Асноўныя прычыны слабасьці правэркі на многіх установах і прадпрыемствах знаходзяцца як у невыстарчальнай арганізацыі правэркі (няўзгодненасьць паміж ВСНГ і ЦПСНВ, АСПС і РСІ на месцах), так і ў адуэтнасьці адпаведнае дапамогі з боку ЦП саюзаў у практычнай рабоце эканом. і вытворчых камісій. Лепш стала справа з саюзам саўгандальслужачых, які правёў амаль ва ўсіх акругах інструкцыйныя нарады. Другія-ж ЦП абмежаваліся рассылаю абешнікаў, дый то ў некаторых выпадках з большым спаэньнем (ЦП гарбароў).

Не дарма рабочыя на нарадзе прафактыву скардзіліся, што можна зламаць шыю на лічбах, калі ня мець дапамогі для іх аналізу. Сапраўды, нават тыя вытворчыя камісіі, якія заўсёды ўносілі карысныя прапановы ў частцы паліпшэньня вытворчасьці, зьявіліся пры аналізе каштарысаў, ня ведалі, як разабрацца ў хітрай механіцы падзяленьня выдаткаў на «залежныя» і «незалежныя», «агульна-заводзкія» і «цэхавыя», як зразумець усе іншыя мудрасьці бухгалтэрыі. Калі ўлічыць яшчэ адуэтнасьць яснасьці ў намяклятурцы рахункаў, у парадку аднасьцення выдаткаў на той ці іншы артыкул, агульную забытанасьць бухгалтэрыі (у мясцовай прамысловасьці ў асаблівасьці) можна будзе ўявіць, з якімі труднасьцямі сутрэсьліся рабочыя пры спробе ажыц-

цяўленьня кантролю. Ня дава, што служачым—членам камісіі, было лягчэй падыйсьці да лічбаў і даць паказаньні.

Адгэтуль выпякае асноўная навука, што для справы прыцягнення рабочых да кантролю за выдаткаваньнем і выкананьнем каштарысаў, рассылка дзельнага абешніку прафсаюзам невыстарчальна, трэба паклапаціцца пастапоўкаю жывога кіраўніцтва эканомработаў сваіх нізавых арганізацыяў.

Мы яшчэ далёкі ад простага, яснага і таннага паддзіку на прадпрыемствах, далёкі ад усіх яснага каштарысу, які рабочыя мог-бы бяз труднасьці правярць. Жывое інструктаваньне вытворчых і эканомкамісій, асабліва першых, павінна быць пастаўлена, яго зараз няма, а гэта акалічнасьць зьяўляецца асноўнай прычынай слабасьці іх работы ў галіне правэркі.

Правэрка паказала слабую актыўнасьць фабзаўмясцомаў у пастапоўцы пытаньня аб правэрцы, невыстарчальнае прыцягненьне імі шырокіх мас да абгаварэньня вывадаў. Як відаць, на ўсюды яшчэ зразумелі, што для таго, каб маса магла лепш кіраваць вытворчасьцю, ёй неабходна добра ўразумець яе

а гэта мэта дасягаецца толькі тады, калі жыцьцё прадпрыемства (установа) пераводзіцца на мову лічбаў, калі кожны рабочы пачынае разумець, з чаго складаецца сабекошт прадукцыі, якую долю ў ёй займае сырэца, рабіла і выдаткі на апарат.

Між тым, некаторыя фабзаўмясцомаў (завод «Дрэвапрацоўшчык», Палертрэст) не змаглі ўрваць часу для скліканьня агульных сходаў з пастапоўкаю пытаньня аб выкананьні каштарысаў, а абмежаваліся разглядаць гэтыя пытаньня толькі на вузкіх пасяджэньнях і нарадах, забывшыся аб неабходнасьці магчыма шыроў папулярызаваньня дырэктывы партыі і ўраду, магчыма шыроў уцягнуць масу ў абмеркаваньне каштарысаў і фактычных выдаткаў.

Каштарыс і яго выкананьне павінны быць вядомы кожнаму рабочаму і пераведзены на зразумелую для яго мову. Фабзаўмясцомаў павінны больш настойліва патрабаваць ад вышэйшых прафарганізацыяў дапамогі ў сваёй эканомработе і імкнуцца да поўнага ўразумэньня каштарысаў і вытворчых плянаў усімі рабочымі.

ЦПСНВ, ЦП саюзаў трэба было-б больш поўна растлумачыць сваім фабзаўмясцомам усё значэньне належаю пастапоўкі масавай работы

вакол пытаньня аб зьніжэньні адміністрацыйна-кіраўнічых выдаткаў.

Трэці вывад заключаецца ў тым, што, ня гледзячы на шматлікія заклікі і паказаньні, пераважная частка нізавых прафарганізацыяў невыстарчальна займаецца справаю рацыяналізацыі, плавае па паверхні, абмяжоўваючыся больш гутаркамі, чым справаю. Мы ня можам назваць ніводнага фабзаўкома або вытворчай камісіі, якія рашуча паставілі-б пытаньне аб спрашчэньні рахунководства на прадпрыемстве, ня маюць спроб ужываньня, у выглядзе прантыкі, новых мэтадаў, слаба таксама і ініцыятыва АПВ (аб'яднаньне працаўнікоў вучоты) ў прыцягненьні ўвагі нізавых прафарганізацыяў да важнае справы дэцэнтралізацыі і спрашчэньня вучоты. ЦПСНВ і ЦП ССТС ужо пара паставіць гэту справу на практычныя рэйкі, шырока распаўсюдзіць практыку ўвядзеньня капіручоты ў некаторых установах (Белдзяргандаль, Дзяржэлектратрэст і г. д.) і зрушыць работу АПВ, дабіваючыся большай ініцыятывы ўсяго рахункова апарату ў ломцы рэцэпных старых мэтадаў.

Такім чынам, першая практыка масавай правэркі настойліва патра-

буе ад ЦП саюзаў,—усьмерна палешчыць кіраўніцтва нізавой эканомработай; ад фабзаўкомаў і камісій—аддаць максымум увагі пытаньням рацыяналізацыі і патаненьня апарату, уцягненьня ў гэту справу ўсёй масы рабочых і служачых.

Здавальняючае становішча ў цэлым па дзяржбюджэтных установах зьяўляецца ў горшы бок па асобных ведамствах (ЦСУ, НКПрацы і інш.), дзе адміністрацыйна-кіраўнічыя выдаткі значна адхіліліся ад каштарысаў за кошт па-забюджэтных сродкаў (НКПрацы), або за кошт павячэньня ў саюзнага бюджэту, як гэта мела месца ў ЦСУ, якая ўтрымлівала канцлярыскі апарат за кошт асыгнаваньняў на выкананьне статработ саюзнага значэньня. Па наркамсабесе транспарт, які ўтрымліваецца на дзяржбюджэце, абслугоўвае кааператывную арганізацыю (ВІКА). З усімі такімі зьявамі выкарыстаньня па-забюджэтных сродкаў на адміністрацыйна-кіраўнічыя выдаткі або бюджэтных сродкаў на іншыя мэты трэба рашуча пакончыць, кваліфікуючы іх, як растрату дзяржаўных сродкаў. Па Дзяржгандлі ёсьць значнае зьніжэньне (да 30 проц.) якое, трэба думаць, будзе выканана за ўвесь год. Вялікае значэньне мела праведзёная рацыяналізатарская работа па асобных прадстаўніцтвах (Дзяржэлектратрэст).

Некалькі горш становішча з кааператывай, асабліва спажывецкай, што часткова зьяўляецца са значным ростам яе зваротаў. Але ўсё-ж наша кааператыва ўжо наблізілася да норм выдаткаў, вызначаных Саветам Працы і Абароны.

Наш чыгуначны транспарт (Зах. чыгунка) як аказавецца, схамачуўся са зьніжэньнем пазна, у выніку чаго затрымалася скарачэньне апарату і дасягнута пакуль зьніжэньне толькі на 11 проц. Мала таго, Зах. чыгунка спрабавала ашукваць РСІ, паказаўшы няправільную лічбу выдаткаў за мінулы год, каб штучна павясьціць процэнт зьніжэньня.

Калі па верхавінным апарате нашай прамысловасьці ВСНГ (трэстам) ёсьць досыць значнае зьніжэньне, дык па прадпрыемствах ВСНГ зьніжэньне праходзіць з усімі недадавальняючы. Трэба прымаць спробаю з нягоднымі сродкамі спэцыяльнае некаторых гаспадарнікаў на нібы вельмі значнае зрэзваньне каштарысаў прадпрыемстваў з боку ВСНГ.

Такавы вынікі правэркі. Ацэньваючы гэтыя вынікі, пленум ЦКК азначыў, што ажыццяўленьне намечанай эканоміі знаходзіцца пад пагрозай зрыну ў моц адуэтнасьці бюджэтнай дысцыпліны, паліч-

ча раду фактаў бюракратычнага абходу дырэктывы партыі і ўлады, нерацыянальнага і неэканомнага выдаткаваньня сродкаў, ня толькі дала ніякоўнае ажыццяўленьне 20 проц. скарачэньня па раду ўстаноў і прадпрыемстваў, але і поўны зрыну зацьверджаных каштарысаў, асабліва па прамысловасьці (у частцы заводзкіх выдаткаў) як дзяржаўна і прадпрыемстваў, але і поўны зрыну зацьверджаных каштарысаў, асабліва па транспарце і інш. арганізацыях. Выходзячы з гэтага, у мэтах поўнага ажыццяўленьня намечанага патаненьня кошту кіраўніцтва, неабходна ў далейшым:

1) умацніць дапамогу нізавым прафарганізацыям арганізацыям а боку ЦП паасобных саюзаў, каб апошнія маглі з большым посьпехам уцягваць масы ў справу сапраўднага кантролю за выкананьнем дырэктывы партыі і ўраду аб зьніжэньні выдаткаў;

2) найбольш поўна выявіць усе выпадкі грубога парушэньня каштарыснай дысцыпліны і вінаватых кіраўнікоў прыцягнуць да адказнасьці;

3) абавязаць усіх кіраўнікоў устаноў і прадпрыемстваў дакладна прытрымлівацца зацьверджаных каштарысаў, шляхам самай жорсткай эканоміі, у квартале, што застаецца, нагнаць перавыдатак першага паўгодзьдзя. Папярэдзіць, што парушэньне каштарысу будзе разглядацца, як растрата дзяржаўных сродкаў;

4) улічваючы, што вялікім тормазам у часе правэркі зьяўлялася неэканомнасьць і няўдзел прафсаюзаў у складаньні бюджэтаў, падрыхтоўку каштарысаў на 1928-29 год, асабліва ў гаспадарчых арганізацыях, праводзіць пры шырокім удзеле грамадзкіх арганізацыяў і рабочых мас. Каштарысы паасобных прадпрыемстваў па пастапове пленуму ЦКК павінны абавязкова быць прапрацаваны вытворчымі нарадамі і абмеркаваны на агульных сходах рабочых;

5) усім акруговым РСІ і прафсаюзам неабходна найбольш поўна ўлічыць практыку першай арганізацыі масавага кантролю для лепшай падрыхтоўкі да другога правэркі па сканчэньні распадаўчага году, улажыўшы адказнасьць, апрача кіраўніка ўстановы, і на рахунковы апарат за сваячасовае і дакладнае правядзеньне балансаў з такім рэзультатам, каб не пазьней 1-15 сьнежня можна было-б сіламі нізавых прафарганізацыяў і іншых грамадзкіх арганізацыяў правярць фактычнае ажыццяўленьне дырэктывы аб 20-проц. зьніжэньні выдаткаў за 1927-28 год.

К. ЭЛЬКІНД.

ГАЛАВАЦЯПТВА І БЕЗГАСПАДАРНАСЬЦЬ У ЖАКТ'АХ

Кватэры ў пасёлку—не па кішэні рабачага Дарагія „удобства“ якімі ніхто не карыстаецца

За час існаваньня кватэрнага капэратыву імя 1-га мая пабудавана 38 кватэр.

У гэтым годзе за адсутнасьцю сродкаў ня будзеца ніводзін новы дом.

Атрыманьні толькі грошы для скалечэньня і штукатуркі некаторых ужо пабудаваных кватэр.

Больш 100 пайпчыкаў на працягу 2-3 год акурата ня ўносьці павяны ўносы і чакаюць кватэры. Заўважваецца нават выхад пайпчыкаў з капэратыву ў вьвязку з тым, што няма надзеі на атрыманьне кватэры. Пабудаваныя кватэры далёка ня добрыя, ёсьць у іх рад дэфектаў.

Будаўніцтва каштуе вельмі дорага, кожная кватэра каштуе каля 6.000 руб. Рабочыя, па сваіх заробках, ня могуць плаціць 10-12 р. у месяц за кватэру.

Калі ўключыць у гэту плату яшчэ

выдаткі на апал, асьвятленьне, ачыстку, дык выйдзе, што рабочы павінен плаціць за кватэру каля 40 проц. сваяго заробку. А гэта немагчыма пры пэнсіі ў 50-60 руб.

Акрамя таго рабочы, як «уласнік кватэры», павінен, прышоўшы з работ, падымаць вуліцу. Цяжкое становішча прымусяла многіх ушчыльніцца і аздаць пайкі ў наём.

Зараз Белкватэрсавоз выпрацаваў новыя стаўкі кватэрнай платы, якія яшчэ больш пагаршаюць становішча рабочыя. Некаторым рабочым па новых стаўках прыдзецца плаціць больш 20 руб. у месяц.

Белжысаюз распрацаваў таксама новыя правілы атрыманьня кватэры. Калі пайпчык унесе 10 проц. кошту кватэры (500-600 р.) тады толькі ён атрымае кватэру. Гэтка парадкі з усім недапушчальны.

Рабочыя заводу.

Як ЖАКТ выжывае Наркамзем

Даўно ўжо дамы № 70 і 71 па Савецкай вул. займае Народны Камісарыят Земляробства. Дамы гэтыя ў канцы 1927 г. былі перадааны камгасам ЖАКТу № 11.

Апошні, не зрабіўшы ўмовы з НКЗ, выдаснуў адрэсы наркамату з флігелю д. № 71 і аддаў памяшканьне ў арэнду іншым установам і прыватным асобам. Трэба сказаць, што пры перадачы дамоў НКЗ ЖАКТу, камгас добра ведаў, што ёсьць дагавор з наркамзем на д. № 29, зьяві-

стравы. Так, напрыклад, некалькі дэсаўпарадкаваўчых партыяў, якія ў мінулым годзе прыехалі на камэральныя работы, не прадалі з-за адуэтнасьці памяшканьняў.

У канцы сьнежня СНК з. вынес пастапову аб перадачы Наркамзему флігелю д. № 71. А што зробіна гарсаветам у справе выкананьня пастаповы СНК?

Наркамзем ужо цяпер думае, як быць, калі вернуцца на камэраль-

нае карыстаюцца гэтымі «удобствамі» ўжо трэці год па вельмі простае прычыне: рабочыя фабрыкі цукерак ужо два гады, як заперлі ванную і ўборную, бо лопнула вадаправодная труба.

Цікава тое, што кватэранты дому не карыстаюцца гэтымі «удобствамі» ўжо трэці год па вельмі простае прычыне: рабочыя фабрыкі цукерак ужо два гады, як заперлі ванную і ўборную, бо лопнула вадаправодная труба.

Сім'я рабочага, якая складаецца з 7 чалавек, плаціць каля 3 р. 50 к. у месяц за вяду—сума даволі вялікая для бюджэту рабочага.

Чым-жа тлумачацца такія высокія стаўкі? На гэта ЖАКТ № 12 адкавае, што кватэры ў д. № 1-22 маюць «удобства»: ванную, уборную. Значыць, шмат вяды траціцца, а таму трэба плаціць даражэй.

Цікава тое, што кватэранты дому не карыстаюцца гэтымі «удобствамі» ўжо трэці год па вельмі простае прычыне: рабочыя фабрыкі цукерак ужо два гады, як заперлі ванную і ўборную, бо лопнула вадаправодная труба.

Беларусь на заагранічных рынках

Па Савецкай Беларусі Што дала веснавая кампанія на Магілёўшчыне

РЫНКАХ

Увага смале, цыбулі, ягадам і садавіні

(Гутарка з нар. кам. гандлю БССР тав. Адамайцісам)

Нар. Кам Гандлю БССР тав. Адамайці, які гэтымі днямі вярнуўся з заграіцы, падзяліўся з нашым супрацоўнікам уражаньнямі аб сваёй пасадцы:

— Асноўнай мэтай маёй пасадкі заграіцы,—кажа т. Адамайці,—было вывучэньне пытаньняў нашага экспарту і, у прыватнасьці, выяўленьне магчымасьцяў разьвіцьця новых відаў экспарту.

Я аб'ехаў Польшчу, Нямеччыну, Чэхаславакію, Літву і Латвію. Ва ўсіх гэтых дзяржавах я вёў перагаворы па пытаньнях экспарту з спецыялістамі гандлёвых прадстаўніцтваў, прадстаўніцамі фірм, кааперацыйных арганізацый, я аглядаў склады экспартных тавараў, партыі, элеватары, халадзільнікі і іншы прадпрыемствы.

Перш за ўсё трэба адзначыць наступнае. Прыглядаючыся за граіцай да нашых экспартных тавараў і параўноўваючы іх з таварамі іншых краін, асабліва рэльефна выдзяляецца старая наша хвароба—нездавальняючая якасьць нашага экспарту.

Наглядаюцца невыкананыя стандартызацыі тавараў, недахопы ва ўпакоўцы і сартоўцы тавараў і г. д.

У нас не надаюць вялікага значэньня сартоўцы і ўпакоўцы тавараў.

За граіцай-жа пытаньню правільнай упакоўкі і сартоўкі надаюць вялізарную ўвагу. Прыбываючы экспартны тавар добрай якасьці аб'яцваюцца цяжка рэалізаваць толькі таму, што тара тавараў не адпавядае ўстаноўленаму сусьветнаму стандарту. Бываюць выпадкі, калі нашы тавары падлягаюць перасартоўцы заграіцай, ад чаго паніжаецца іх кошт.

Так, напрыклад, Беларусь у экспарце смаляпрадуктаў займае відавочна месца (40 проц. агульна-сэзонага экспарту і да 10 проц. сусьветнага экспарту). Смаляпрадукты Беларусі па сваёй якасьці стаіць высока, але тара (бочкі), у якой насыпаюцца смаляпрадукты, вельмі далёка адстае ад агульна-сусьветнага стандарту. З гэтае прычыны іх рэалізацыя затrudняецца Часта нашы арганізацыі нясуць вялікія выдаткі на рамонт тары, а часам прыходзіцца смалу нават пераліваць у стандартызаваную тару, якая закупляецца заграіцай.

Зараз мы павінны будзем завастрываць увагу ня толькі на павялічэньні нашага экспарту колькасна, але і на падняцьці яго якасьці. Узьнімаючы якасьць экспарту, мы гэтым самым узнімем і яго рэнтабельнасьць.

У часе пасадкі я вывучаў становішча з экспартам новых тавараў, якія Беларусь ня вывозіла, або вывозіла вельмі мала.

Сюды адносіцца група прадуктаў жывёлагадоўлі—косці, рогі, кашыты, рагавая стружка і г. д. Гэтыя тавары маюць за граіцай вялікі попыт. Між тым, экспарт гэтых тавараў з Беларусі толькі падчынаецца. Да гэта

скарываўся і часта прападаў Пры аднаведнай-жа пастаноўцы іх вывазу за іх можна атрымаць даволі значную колькасьць валюты.

Тое самае з прадуктамі агародніцтва.

Заграічны рынак, асабліва Нямеччына, прадляў на іх вялікі попыт. Даволі сказаць, што Нямеччына ўвозіць адной толькі цыбулі 4.000.000 пуд.

Беларусь па сваім геаграфічным становішчы можа з посьпехам транспартаваць сваю гародніну. За кошт яе вывазу мы маглі б значна пашырыць наш экспарт. Трэба звярнуць увагу загаючых арганізацый на загаючку гародніны для экспарту, а таксама фарсавач разьвіцьця агароднай гаспадаркі. Што датычыць цыбулі, дык гэтаму віду экспарту трэба будзе ўдзяліць больш увагі, узмацніўшы яго загаючку. Неабходна нават высунуць праект кантрактацыі і пашыраньні яго пасеву.

Да вайны Беларусь мела наладжаны збыт фруктаў і ягад на заграічным рынку. У нашых савецкіх умовах мы ўспрышню прыступілі да гэтага толькі сёлета. Беларускія яблыкі (антонаўка) знойдуць рынак збыту, хоць яны і ня могуць канкураваць з паўднёвымі фруктамі, бо яны шырока скарываюцца заграіцай для ровных тэхнічных мэт: варкі мармэляду, выраб цукерак і г. д.

Мы зараз урегулявалі пытаньні транспартаваньня беларускіх яблык і дабіліся такой згоды з нямецкімі і літоўскімі чыгуначнымі арганізацыямі: нашы вагоны, нагружаныя яблыкамі, будуць перастаўляцца на чыгуначныя вогні гэтых краін і безперасадачна падавацца да месца назначэньня.

З ягад заграіцай прадляў асаблівы попыт на брусніцы і чарніцы. Да гэтага часу чарніцы вывозіліся намі ў вельмі невялікім разьмере, а брусніцы зусім ня вывозіліся. Партрабаваньні на гэтыя ягады за граіцай вялікія. Даволі сказаць, што адна Фінляндія штогодна транспартуе ў Нямеччыну на адзін мільён руб. золатам брусніц. Трэба звярнуць асобную ўвагу і ўсямерна разьвіць збор і загаючку брусніц, тым больш, што да вайны Беларусь адпраўляла штогодна 150 вагонаў брусніц.

У гэтым годзе будзе прыступлена да загаючкі жалудоў і каштанаў, на якія маецца попыт заграіцай.

Асобную ўвагу трэба звярнуць на загаючку воску і беларускага мёду (грачэвы), які знойдуць збыт заграіцай.

Трэба таксама звярнуць сур'ядную ўвагу на загаючку лекавых расьлін. У некаторых нашых арганізацыйных складаўся погляд, што заграічны рынак даволі насычаны і нашы травы ня знойдуць сабе збыту. Гэты пункт погляду няправільны, бо лекавыя травы вывозіцца ў нывыстарчальнай колькасьці і загаючку іх неабходна ўзмацніць.

Вялікі інтарэс заграіцай прадляў

ў аранду іншым установам і прыватным асобам. Трэба сказаць, што пры перадачы дамоў НКЗ ЖАКТу, камгас добра ведаў, што зьбіць дагавор з паркаматам на д. № 70, тэрмін якога скончыцца ў 1934 г. 5 год навад Наркамзем шмат грошай затраціў на капітальны ремонт дому, атрымаўшы гольна сьценны 4-х паверхова будынку. Што датычыць д. № 71 то дагавор з камгасам ім было і няма—НКЗ карыстаецца ім, як нацыяналізаваным будынкам з часу ўтварэньня савецкае ўлады.

Недахват памяшканьня пераходжае выкананьню дзяржаўных плянавых работ, уносіць перабоі ў працу апарату і прыносіць вялікія

Зірнеце ў справы ЖАКТу № 1

На чале ЖАКТу № 1 у Барысае стаіць тав. Вялічын. Вельмі многа безгаспадарчасьці ў гэтым Жакце. Ремонт памяшканьняў зроблен зусім недаўна, але печы ўжо развальваюцца.

Ня прымаецца ніякіх мер да аховы дамоў, у радзе дамоў стрэхі дзіравыя, гніюць столі і іншае абсталяваньне.

Каля дзвярэй ЖАКТу памыйныя ямы, якія даўно ўжо ня чысьціліся.

Наркамзем ужо цяпер думае, як быць, калі вернуцца на камэрцыйныя работы ў кастрычніку гэтага году партыі лесаўпарадкавальна, дзе ім знайсці памяшканьне для зьмовай работы.

Вынікі ясныя: ЖАКТ № 1 больш зацікаўлены сваёй камэрцыйнай кар'ерай, чым агульна-дзяржаўнымі інтарэсамі.

Дом № 71 і яго флігэль павінны быць перададзены ў непаўнаправае карыстаньне Народнага Камісарыяту Земляробства.

А. Г.

Няправільна праводзіцца разьмеркаваньне кватэр. Вызвалілася кватэра нейкага Штэйнафэльда. Замест таго, каб аддаць кватэру пашчыку, які адчувае патрэбу ў ёй, праўленьне пастаноўляе перадаць кватэру былому афіцэру Данілаву. У другую кватэру Вялічын пасадыў свайго швагра.

Належаўным умовам трэба зацікавіцца дзейнасьцю ЖАКТу № 1.

А. Станкевіч.

Не ашукаеш, не прадасі

Ёсьць старая прыказка: „Не ашукаеш,—не прадасі“. Яе сумленна і прастайноўна выконвае Жакт № 1.

У доме № 6 па Інтарнацыянальнай вул. ва дварэ жыву ў на паводу зруйнаванай кватэры член саюзу тав. Ашаровіч. Кватэры пагражае небясьпека—абвал столі. Пасля некалькіх абслежаваньняў Ашаровічу даў ў гэтым-жа доме новыя пакой на 3-м паверсе і аб'ядаў адрамантаваць яго кватэру або даць яму іншы большы пакой (Сям'я Ашаровіча з 4-х чалавек).

Калі адрамантавалі старую кватэру Ашаровіча, яе аддалі другому, а палярэньны сьдвіць у адным пакоі ўжо больш за год.

Такая-ж гісторыя з адным кватэрантам у д. № 8 па Інтарнацыянальнай, якой кога ў інтарэсе некалькі раз быў абслежаваны камісіяй і прызначаны нагодны для сям'і ў 6 ч.

Новае праўленьне адгаворваецца няведаньнем ранейшых пастаноў, яно і тут прытрымліваецца старою прыказкай: „Хто старое ўспамінае, таму вочы вон“.

М. Г.

За высокую ўраджайнасьць беларускіх палёў

Агульная для ўсяго Саюзу неадпаведнасьць росту валавой прадукцыі сельскае гаспадаркі і росту спажываньня з асаблівай вострасьцю адчуваецца ў БССР. За апошнія 3 гады ў нас заўважваецца павялічэньне дэфіцыту хлебага балансу ў адносінах зернапрадуктаў. Гэты дэфіцыт мы пакрываем за кошт увозу з-за межаў рэспублікі. Між тым, Беларусь, будучы спажываючым на хлеб раёнам, мае ў сабе рад магчымасьцяў у сэнсе значнага павялічэньня прадукцыі сельскае гаспадаркі. Гэта становіцца відавочным пры параўнаньні вынікаў апрацоўкі зямлі ў нас і ў заходня-эўрапейскіх краінах, якія знаходзяцца прыблізна ў аднолькавых з Беларуссю кліматычных і глебавых умовах. Так, у Нямеччыне, паводле дазенных даных, ураджай жыта з гектара складаў 2 тоны, у нас—6,2 цэнтнера, г. зп. прыблізна ў 3 разы менш. Што высокія вынікі могуць быць дасягнуты ў нас, даводзіцца ўраджайнасьцю ў глухих кутках Палесься, дзе на некаторых участках, блізкіх да сьдвібы, сяляне збіраюць да 15 цэнтнераў жыта. У гэтым-жа раёне на іншых участках дробная сялянская гаспадарка здаймае 2,3 цэнтнеры жыта. Калі яшчэ прыняць пад увагу параўнальную ўстойлівасьць раёну Беларусі ў сэнсе ўраджайнасьці дык становіцца відавочным, якія дасканальныя вынікі могуць быць ад ужываньня ў нас высокіх спосабаў апрацоўкі зямлі.

У цэлым радзе мерапрыемстваў, накіраваных на павялічэньне ўраджайнасьці, першае месца займае забеспячэньне насельніцтва сельска-гаспадарчым інвэнтарам. Практыка веснавой пасеўнай кампаніі паказала рад дасягненьняў у галіне забеспячэньня машынамі і крэдытаваньня. З мерапрыемстваў да азімай кампаніі заслужыла асаблівае ўвагі пастанова СНК БССР аб зьніжэньні цэн на плугі на 2 рублі. У справе трактарызацыі сельскае гаспадаркі, закліканай адгартыць прыкметную ролю, у нас яшчэ ёсьць рад недахопаў. Колькасьць увезеных трактараў яшчэ неўстарчальна: у 1927-28 г. плянавалі заўваць бы ла здаволены толькі на 54,6 проц. Прадукцыйнасьці работы трактараў пераходжае выкананьню іх абавязкаў.

Пашырэньне пасеўнай плошчы за рахунак асушкі вялізнае колькасьці балот, якія ёсьць на тэрыторыі Беларусі, можа даць значныя вынікі ў справе павялічэньня прадукцыі сельскае гаспадаркі. Шырокая практыка асушкі і апрацоўкі гэтых балот паказала, што яны даюць дасканальны ўраджай. Магчымасьці ў гэтым кірунку выяўлены, бо агульная плошча падлягаючых асушцы і каліфікацыі (аэяляньню) балот складае каля 2 мільёнаў гектараў.

Шпаркі рост вытворчасьці сельскае гаспадаркі тэрмінова самым характарам дробнай, раздробленай сялянскай гаспадаркі. Гэта ўжо ўсьведомлена беларускім сялянствам. За апошні год мы намядаем асаблівую цягу сялянства да калектывізацыі. Да 1-га кастрычніка 1927 г. у БССР было 419 калектывіўных гаспадарак. З гэтага часу да 1-га чэрвеня за 9 месяцаў арганізавана яшчэ 388 калгасоў. Прадукцыйнасьць і якасьць сельскае гаспадаркі ў гэтых калгасоў пераважае беднаце. Кантракты будуць заключацца з цэлым вытворчым аб'яднаньнямі. Пры выдчы авансаў (у сярэднім 8 руб. за гектар) будзе аддана, як правіла, найбольш перавага беднаце. Кантракты будуць абумоўліваць ужываньне лепшых спосабаў апрацоўкі. Значэньне кантрактаў выяўнае ў тым сэнсе, што яна выдэе да ператварэньня зернавое гаспадаркі, з наступным аграмаджаньнем вытворчасьці. Спрыяючя практыка кантрактаў ільну ў БССР гаворыць за тое, што ў нас усё даныя за ўдалае правядзеньне кантрактаў з азімага жыта.

Шырокая і ўсебаковая сыстэма сельска-гаспадарчых і эканамічных мерапрыемстваў у адпаведнасьці з асноўнай лініяй, высунатай ЦК на апошнім пленуме, дасць значныя вынікі ў справе падняцьця прадукцыйнасьці сельскае гаспадаркі БССР. А сама задача павялічэньня сельска-гаспадарчае прадукцыі ў спажываючым раёне пры наліччы не менш, чым 10 мільёнаў жыхароў, а пры дапамозе зможнага ўноўнаважаны праваі кулака.

Сяляне патрабуюць новых перавыбараў. (Наш селькор Нов. К.)

1.568; за 9 месяцаў арганізавана яшчэ 788. У гэтым кірунку павінна быць пастаўлена задача гаспадарчага ўзмацненьня калгасоў, бо яны аб'яднаюць, галоўным чынам, бядняцкія гаспадаркі. Зараз калгасы ў БССР аб'яднаюць 60 проц. бяднякоў, 36 проц. сярэднякоў і толькі 4 проц. заможных. Першачарговая дапамога і садзейнічаньне калгасам, асабліва нова арганізаваным, далейшая арганізацыя прасьцейшых кааперацыйных аб'яднаньняў павінны забяспечыць разьвіцьцё і ўзмацненьне калектывіўных гаспадарак. Побач з прадпрыемствамі сельска-гаспадарчага характару дапамога вытворчасьці сельскае гаспадаркі забяспечваецца і мерапрыемствамі эканамічнымі. У першую чаргу стварэньнем рыначных умоў, якія спрыяюць для разьвіцьця зернавых культур. Павялічэньне цэн на зернавыя культуры дасць штуршок для павялічэньня іх вытворчасьці. Узьняцьцё ўраджайнасьці, паліпшэньню спосабаў выдзеньня сельскае гаспадаркі і пашырэньню пасеўнай плошчы зернавых культур у большай меры будзе дапамагаць кантракты пасеваў. Першая практыка кантрактаў зернавых культур будзе ў нас прароблена ў адносінах да азімых у гэтым годзе. Кантракты будуць заключацца з цэлым вытворчым аб'яднаньнямі. Пры выдчы авансаў (у сярэднім 8 руб. за гектар) будзе аддана, як правіла, найбольш перавага беднаце. Кантракты будуць абумоўліваць ужываньне лепшых спосабаў апрацоўкі. Значэньне кантрактаў выяўнае ў тым сэнсе, што яна выдэе да ператварэньня зернавое гаспадаркі, з наступным аграмаджаньнем вытворчасьці. Спрыяючя практыка кантрактаў ільну ў БССР гаворыць за тое, што ў нас усё даныя за ўдалае правядзеньне кантрактаў з азімага жыта.

У гэтым годзе будзе прыступлена да загаючкі жалудоў і каштанаў, на якія маецца попыт заграіцай.

Асобную ўвагу трэба звярнуць на загаючку воску і беларускага мёду (грачэвы), які знойдуць збыт заграіцай.

Трэба таксама звярнуць сур'ядную ўвагу на загаючку лекавых расьлін. У некаторых нашых арганізацыйных складаўся погляд, што заграічны рынак даволі насычаны і нашы травы ня знойдуць сабе збыту. Гэты пункт погляду няправільны, бо лекавыя травы вывозіцца ў нывыстарчальнай колькасьці і загаючку іх неабходна ўзмацніць.

Вялікі інтарэс заграіцай прадляў

тэматычным павышэньні работы трактарыстых.

Значныя вынікі дасць забеспячэньне лепшым пасеўным матар'ялам і мінеральнымі ўгнаеньнямі. За апошні час сялянства, асабліва Віцебскай і Полацкай акруг, прадляў значны і настойлівы попыт на суперфасфат. Аршанская акруга спажавае значную колькасьць касьцяное мукі. Зварачае на сябе ўвагу тое, што сяляне, мала цікавячыся крэдытам, расплачваюцца гатовымі грашма за мінеральныя ўгнаеньні. У зьвязку з тым, што завод мінеральных ўгнаеньняў не адалавае попыт, асаблівае ўвагі заслужылае хутчэйшая распрацоўка і правядзеньне ў жыцьцё праектаў аб пабудове ў Паўночнай частцы Магілёўскае акругі фасфарытных млыноў. Пры сучасным-жа становішчы мы сутыкаемся, напрыклад, з такімі сумнымі зьявамі, што значная частка крэдытаў, адпущаных Белсельбанкам у веснавую пасеўную кампанію на мінеральныя ўгнаеньні, ня была выкарыстана. Буйную ролю ў справе ўзьяняць ураджаю павінна адгартыць планамерная дапамога па ачыстцы насеньня, барацьбе са шкоднікамі, па радзавым пасеве. Наркамзем намеріў рад мерапрыемстваў па дапамозе ў справе пераходу на шматполье. На жаль, неўстарчальна шпаркі тэмпы земляўпарадкаваньня затрымліваў гэты пераход.

Пашырэньне пасеўнай плошчы за рахунак асушкі вялізнае колькасьці балот, якія ёсьць на тэрыторыі Беларусі, можа даць значныя вынікі ў справе павялічэньня прадукцыі сельскае гаспадаркі. Шырокая практыка асушкі і апрацоўкі гэтых балот паказала, што яны даюць дасканальны ўраджай. Магчымасьці ў гэтым кірунку выяўлены, бо агульная плошча падлягаючых асушцы і каліфікацыі (аэяляньню) балот складае каля 2 мільёнаў гектараў.

Шпаркі рост вытворчасьці сельскае гаспадаркі тэрмінова самым характарам дробнай, раздробленай сялянскай гаспадаркі. Гэта ўжо ўсьведомлена беларускім сялянствам. За апошні год мы намядаем асаблівую цягу сялянства да калектывізацыі. Да 1-га кастрычніка 1927 г. у БССР было 419 калектывіўных гаспадарак. З гэтага часу да 1-га чэрвеня за 9 месяцаў арганізавана яшчэ 388 калгасоў. Прадукцыйнасьць і якасьць сельскае гаспадаркі ў гэтых калгасоў пераважае беднаце. Кантракты будуць заключацца з цэлым вытворчым аб'яднаньнямі. Пры выдчы авансаў (у сярэднім 8 руб. за гектар) будзе аддана, як правіла, найбольш перавага беднаце. Кантракты будуць абумоўліваць ужываньне лепшых спосабаў апрацоўкі. Значэньне кантрактаў выяўнае ў тым сэнсе, што яна выдэе да ператварэньня зернавое гаспадаркі, з наступным аграмаджаньнем вытворчасьці. Спрыяючя практыка кантрактаў ільну ў БССР гаворыць за тое, што ў нас усё даныя за ўдалае правядзеньне кантрактаў з азімага жыта.

Сяляне патрабуюць новых перавыбараў. (Наш селькор Нов. К.)

Што дала веснавая кампанія на Магілёўшчыне

МАГІЛЕЎ. (Уласн. кар.). Можна зрабіць ужо некаторыя папярэднія вынікі праведзеных усесну работ па паліпшэньні сельскай гаспадаркі акругі.

Папяршае, трэба адзначыць павялічэньне земляўпарадчых работ: калі ў мінулым годзе было ўпарадкавана 45 тыс. гэкт. (на 31 проц. больш, чым у 1926 г.), дык у гэтым годзе мяркуюцца ўпарадкаваць каля 77 тыс. гэкт.—ужо на 70 проц. больш. Ёсьць надаставілічы, што гэты план будзе выканан. Ужо земляўпарадкавана звыш 45 тыс. гэкт. Да гэтага часу Магілёўшчына стаяла на першым месцы па земляўпарадкаваньні і зараз свайго пяршынства ня ўступіла, бо ўпарадкавана ўжо каля паловы ўсяе плошчы.

У гэтым годзе паводле плану мяркуюцца перавесць 60 тыс. гэкт. на шматполье, з якіх 50.000 гэкт. ужо пераведзена. Паступова скарачаецца частка тых гаспадарак, якія пры земляўпарадкаваньні выбіраюць хутарскую форму землякарстаньня.

Тас, у мінулым годзе 16,5 проц. плошчы пераводзілася на хутары і адрубны, а ў бягучым годзе толькі 2 проц. Пасяльцовая форма землякарстаньня атрымала поўную перамогу.

Кулацкі калгас

РЭЧЫЦА. (Уласн. кар.). У 1926 годзе ў вёсцы Мілаград, Рэчыцкага раёну, арганізавалася арцель імя Калініна.

Найкім чынам у арцель пралез заможнік з вёскі Сьведзькае Карака Іван, які сваю зямлю аддаў братом, а будынік здаў у аранду папу.

Карака стаў на чале арцелі і зараз-жа павёў свае парадкі. Карака выгнаў з арцелі 4 бядняцкія сям'і, а пры сабе заставіў свайго прыяцеля.

Арцель з дзевых „сямеек“ і па сёнешні дзень карыстаецца 30 дзесяцінамі зямлі, 12 дзесяцінамі саду

Новыя пункты па апрацоўцы ільну

ВІЦЕБСК. Сельсаюз прыступіў да пабудовы двух пунктаў па апрацоўцы ільну ў Віцебскім і Сурацкім раёнах.

Заказаны машыны і іншае неабходнае абсталяваньне.

Весткі з месца

— КУЛАК АБРАНЫ УПОЎНАВАЖАНЫМ Ясоў мясцовага значэньня ў вёсцы Студзенька, Крупскага раёну (Аршаншчына) пры дапамозе старшыні і сакратара Грушэцкага сельсавету. Сакратар сельсавету, будучы ў п'яным выглядзе, павыганяў са скоду беднату, а пры дапамозе зможнага ўноўнаважаны праваі кулака.

Сяляне патрабуюць новых перавыбараў. (Наш селькор Нов. К.)

— НА ПРАЦУ ў М. ЗАСЛАЎІ ў першую чаргу прымаюцца па праекцыі і на чыным саюзе. Упоўнаважаны аддзель прыдзі ў Заслаўскім раёне Лавоўскі паслаў на работу сваякоў. Жонкі і дзеці іх застаюцца на месцы.

Земляўпарадкаваньне ахапляе пачынальныя месіацыі. Мы маем сёлета 3 новыя яўрайскія працоўныя земляробчыя арцелі на плошчы 343 гэкт.

За пярыйд веснавой пасеўнай кампаніі арганізавана 68 новых калектывіўных гаспадарак і 69 рознага роду вытворчых аб'яднаньняў.

Калектывіўныя гаспадаркі, трэба падкрэсьліць, пераважна ствараліся вольны пробныя. Значная колькасьць іх складзена менш, як з 10 сялянскіх двароў кожная, і зусім зразумела, што пры напранку на ўзбуйненьне нашых гаспадарак, такія гаспадаркі будуць прадаваць слабой буйных. Трэба іх таму ўзмацніць, аформіць, даць ім вытворчыя пляны, аграмацічую дапамогу. Тэмпы арганізацыі вытворчых аб'яднаньняў слабы. Слаба рэгулюецца іх сацыяльны склад. І гэта трэба выправіць.

Аднэй з зачав веснавой кампаніі было садзейнічаць гаспадарчаму ўдзёму беднаты—землянададзена 10 тыс. гэкт., бедната атрымала каля 550 тыс. руб. крэдыту, або 60 проц. агульнай сумы крэдыту.

Плошча пад тэхнічныя культуры павялічылася: пад лён і каноллі на 8,5 проц., а пад травы—на 60 проц.

М. П.

Неабходна разагнаць буцацкую арцель, а на гэтым месцы арганізаваць савраўдную арцель з бяднякоў.

М. Грыгор'ёў.

Адкрыцьцё гомельскага іпадрому

ГОМЕЛЬ. 5 жнівня адбудована ўрачывае адкрыцьцё іпадрому. Прызымну акрыжываюму ўстанавіў 5 прэміяў для прэмійваных лепшых сялянскіх колай, якія будуць прымаць удзел у спаборніцтвах.

Трэба звярнуць увагу на такога старшыню. (Наш селькор Араты).

— НА СРОКІ ПРЫВАТНІКА ІСНУЕ КААПЭРАТЫЎ у Калпавічах (Мазыршчына). Калі прывозіцца які-небудзь тавар, то кааператар блыжэй да прыватніка за грашы. Потым прыездзіць кааператар і бярэ тавар, а прыватнік застаецца з грошамі.

„КРУГАСЬВЕТНЫЯ“ МАШЭНЬНІКІ МЕНСКІ КРЫМВЫШУК ЗАТРЫМАУ „ВАНДРАУНІКОУ“



чатка фальшывая і была яна заказана ў Адэсе „Падарожнік“ карыстаўся ёю для машэньніцкіх мэт.

У машэньнікаў знойдзена кніжка, у якой ёсьць да 900 водгукаў партыйных і прафэсійных арганізацый аб тым, што яны сапраўды выдзюльваюць падарожнікамі пехатою вакол сьвету.

Акрамя таго, у „Падарожнікаў“ знойдзены рах дакумэнтаў, выданных рознымі ўстановамі, якіх яны ашукалі, з просьбай аказаваць ім усамернае садвойнічаньне.

Цікава адзначыць, што машэньнікі ў тых гарадох, дзе яны бывалі, чыталі лекцыі. На лекцыях яны расказвалі аб сваім падарожжы пехатою па Саюзе і загранічай. На лекцыях яны расказвалі аб тым, як сядзелі ў турма за гравічэй і аб другіх падрабязьнях. Усё гэта аказалася выдумкай машэньнікаў. Яны нідэ за гравічэй яны былі, а проста пераажджалі з аднаго гораду ў другі па чыгуны, ашукваючы грамадзасьць.

Машэньнікі ўсюды расказвалі аб трагічнай сьмерці свайго трэцяга таварыша. Як аказваецца, трэці машэньнік таксама жыве. Крымвышук аддаваў загад аб яго затрыманьні.

Наколькі „Падарожнікі“ карысталіся давер'ем, відаць з таго, што яны ў Ноўгарад-Северску атрымалі месца ў доме адпачынку, куды іх накіраваў гарсавет, лічачы, што „Падарожнікам“ неабходна крыху адпачыць ад свайго „джэкета вандраваньня пехатою“.

У працягу двух год машэньніцкая работа „Падарожнікаў“ ня выклікала нідэ ніякага сумленьня. Ніхто не падумаў праверыць сапраўдасьць іх падарожжа.

Цікава адзначыць, што ўсялякія саюзнага маштабу машэньнікі і аферыстыя звычайна каічаюць сваю кар'еру ў Менску. Менскі крымінальны вышук і на гэты раз аказаўся на вышні.

Дасм клішэ фальшывай пачаткі і адмыклі машэньнікаў.

Некалькі дзён таму навад у нашай газэце была зьмешчана записка аб прыходзе ў Менск падарожнікаў Пэханова і Дзюкавіча-Бурыліна, якія робяць падарожжа пехатою вакол сьвету.

Іх выявілася „Звязь“, як і другія газеты ўсяго Саюзу, ровныя партыйныя і савецкія ўстановы, што давалі водгукі аб гэтых „Падарожніках“, былі ўведзены ў абман. „Падарожнікі“ аказаліся проста машэньнікамі, якія ў працягу двух год ашуквалі ўсіх, ракамандуючы себе карэспандэнтамі „Комсомольской Правды“ і ідучымі ў падарожжа пехатою па заданьнях ВСФК.

Крымвышук Менску з першых дзён прыбыцця „Падарожнікаў“ у Менск устанавіў ва імі нагляд і вараз арыштаваў іх. Машэньнікі прызналіся ў сваім машэньніцтве.

Пры вобшыку ў іх знойдзена пачатка, якая паказвае, што Цэхановскі зьяўляецца карэспандэнтам „Комсомольской Правды“. Як выявіў Крымвышук, ніякіх карэспандэнтаў ён на быў, а пачатка фальшывы.

ХТО ЛЕПШЫЯ СТРАЛЬЦЫ ў БССР.

(Вынікі ўсебеларускага завочнага стралковага спаборніцтва)

Ва ўсебеларускім завочным стралковым спаборніцтве па Менскай акрузе першае месца атрымаў мясцом Харчэстэту. Сярэдняе пададаньне — 35,70 ачкоў з 60 магчымых. Процент удзельніцаў спаборніцтваў агульнай колькасьці членаў калектыву — 35,18. Другое месца па Менскай акрузе заняў мясцом ЦВК і СНК. Трэцяе месца — мясцом Бельдзяржэндлю.

Першае месца па Беларусі ў спаборніцтвах атрымаў сьпірта-гарэлачны завод у Менску — 44, 10 пападаньня пры 42,76 проц. удзельніцаў у адносінах да агульнай колькасьці рабочых. Другое месца заняла кардонная фабрыка імя Леніна ў Пухавічах. Трэцяе месца — мясцом Бельдзяржэндлю.

удзельніцаў у спаборніцтвах па некаторых мясцох даходзіла да 80 проц. з агульнае колькасьці служачых і рабочых ва ўстановах і прадпрыемствах.

Усяго ў спаборніцтвах удзельнічала па Беларусі да 10.000 чалавек.

Гомельская, Віцебская і Аршанская акругі выдзяляюць адзельныя спаборніцтваў, ня прыслалі вестак аб ходзе спаборніцтваў і выйшлі з конкурсу.

Па індыўідуальным конкурсе на першае месца выдзелены два чалавекі: т. Ваброўскі — рабочы МВВ чып., які даў 67,7 ачкоў з 60 магчымых, і т. Кулеца — рабочы фабрыкі імя Леніна (Пухавічы), які даў 67,5 з 60 ачкоў. Другое месца заняў чып. рабочы Пухавіч. Трэцяе месца — мясцом Бельдзяржэндлю.



МЕНСК

У Беларусь завозіцца 700 вагонаў хлеба

У жніўні месяцы ў БССР завозіцца 700 вагонаў хлеба, з іх 200 вагонаў жыта і 100 вагонаў жытнае мукі, 250 вагонаў пшанічнае мукі, 75 процантай і 150 вагонаў пшанічнае мукі, 95 процантай.

Хлеб гэты ўжо разьмяркован па асобных пунктах БССР.

Такім чынам, патрэбнасьць у хлеб БССР поўнасьцю забясьпечана.

50 трактараў атрымае БССР

Наркамгандлю СССР выдзеліў для Беларусі на 1928-29 год 50 трактараў. Поўнамоцнае прадстаўніцтва БССР у Маскве хадайнічае перад адпаведнымі органамі саюзу аб павялічэньні гэтай колькасьці.

Ужо час упарадкаваць гандаль малочнымі прадуктамі

Што прапануе гандлёвая сэкцыя саўгандальслужачых

Гандлёвая сэкцыя саюзу саўгандальслужачых гэтымі днямі абмеркавала пытаньне аб ўпарадкаваньні гандлю ў Менску малаком і малочнымі прадуктамі.

У мэтах барацьбы з чаргамі на малако і малочныя прадукты сэкцыя лічыць, што неабходна тэрмінова арганізаваць шырокую сетку ларкоў і кіёскаў з леднікамі на продаж малака і малочных прадуктаў. Ларкі гэтыя і кіёскі павінны пачынаць свой гандаль з 7 гадзіны раніцы. Да арганізацыі такіх размеркавальнікаў малочных прадуктаў, па думцы сэкцыі, побач з МПРК трэба прыцягнуць і Бельсесаюз.

Каб унікнуць лішняе перавозкі прадуктаў, рад калгасаў павінен быць замацаваны да ларкоў адпаведных раёнаў.

Бельсесаюзу трэба пашырыць свой асартымент выпрацоўкаў малочных прадуктаў і прыняць меры да іх сваячасовай дастаўкі ў замацаваныя ларкі.

Зараз даволі часта наглядзецца, што Бельсесаюз несваячасова і не ў дастатковай колькасьці забясьпечвае крамы малочнымі прадуктамі. Тлумачыцца гэта тым, што калгасы шмат прадуктаў пакідаюць у сабе пра запас.

Бельсесаюз павінен урэгуляваць і ўдасканаліць свой транспарт па дастаўцы малочных прадуктаў.

Трэба, урэшце, рабіць спробу продажу малака ў бутэльках і дазваляць іх перавозіць.

У адносінах Ганановіча суд настанавіў кары ня ўжываць, наколькі ён актыўнага буйства і не працяўляў.

Выстаўка гіст-парту БССР

У панядзелак у музэі рэвалюцыі адкрываецца арганізаваны гістпартам куток, прысьвечаны 25-цігодзьдзю з дня другога зьезду партыі. У кутку ёсьць здымкі ўсіх удзельнікаў зьезду, літаратура — легальная і нелегальная, выданая ў гэты перыяд часу, брашуры, адозвы і г. д. Цікава адзначыць, што на выстаўцы ёсьць арыгінал выданай брашуры Леніна «Давясковай беднаты» (тлумачэньне для сялян, чаго хочучь сацыял-дэмакраты). Ёсьць таксама брашура Леніна «Услужлівы ліберал». На выстаўцы ёсьць надрукаваная праграма, прынятая 2 зьездам і надрукаваная ў Менску ў 1905 г. у захопленай сацыял-дэмакратычнай групай у Менску друкарні Бэрманда.

10 міль. руб. на жылбудаўніцтва

Белкамунбанкам прадстаўлен у Дзяржплану для зацьверджэньня праект плану доўгага тэрміновага будаўніцтва жыллёвага будаўніцтва камунальнае гаспадаркі і мясцовае прамысловасьці на 1928-29 год у суме 9.789.000 руб.

Упяршыню ў гэтым плане фігуруе крэдыт на культурна-бытавое будаўніцтва (клубы, лазьні, пральні).

За дзень

— КНІЖКА АБ РЭВАЛЮЦЫЙНЫМ РУХУ ў БЕЛАРУСІ. Бельдзяржвыдавдства выдала кнігу т. Агурскага „Аб рэвалюцыйным руху ў Беларусі“ (1863 г.-1917 г.). Кніжка мае 24 друкаваных аркушам.

— КУРСЫ ПА ПАДРЫХОТЦЫ РАДЫЁ-ІНСТРУКТАРОЎ. Беларускае кіраўніцтва сувязі адкрывае з 1-га жніўня ў Менску двухмесячныя курсы па падрыхтоўцы радыё-інструктараў. Скончыўшы курс будзе абслугоўваць радыё-ўстаноўкі на раёне і ў вёсках. На курсы будзе прымацца выключна работнікі сувязі, якія маюць тэхнічную падрыхтоўку і знаёмныя з радыё-справай. Усяго будзе прынята 30 чалавек.

Суд

П'яная кампанія

Калі ў піўной нельга напівацца, дык трэба прысьці п'янымі — так лічылі рабочыя Вадаканалу — Казань, Рудэнка і Ганановіч.

У пэўны дзень, калі кішэні гэтай тройкі абагаціліся ланьскай, яны ўвазіліся ў піўную на Нова-Мясніцкай вуліцы і прыняліся наводзіць там „парадкі“: зьбіваць грамадзян, біць начынсьце, скандальніць і ляццяць.

Качыны ў першы п'янай разьбюшанасьці ўдарыў бутэлькай гр-на Райно і разьбіў яму чэрап.

Пасьля гэтага хуліганам вышлі на вуліцу і пачалі нападзець на праходжых і разганяць іх.

З туднасьцю міліцыянеры пры дапамове публікі ўвайшлі ў хуліганства, прычым п'яны Рудэнка, супраціўляючыся, з сілаю ўдарыў міліцыянера ў грудзі.

Гэтымі днямі гэтыя „малойчыні“ прадставілі перад сарудом 1-га вучастку, які прыгаварыў Казаня да 6 мес. і Рудэнка да 1 мес. зьяўжэньня.

У адносінах Ганановіча суд настанавіў кары ня ўжываць, наколькі ён актыўнага буйства і не працяўляў.

Справа сёстраў-антысэмітаў

С.

БЕЛАРУСЬНА КЭНІГЕ-БЭРСКІМ КІРМАШЫ

Наркамгандлю БССР тав. Адамайціў у часе свайго прабываньня ў Нямеччыне ўзгодніў з гандлёвым прадстаўніцтвам СССР у Нямеччыне пытаньне аб арганізацыі на Кэнігсбэрскім кірмашы, які адбудзецца 11-14-га жніўня гэтага году, асобнага беларускага аддзелу.

На кірмашы-выстаўцы будуць прадстаўлены наступныя беларускія тавары: лясаматар'ялы, фанэра, шчэціна, кішкі, лекавыя расьліны, лён, напюлі, смалепрадукты, яйкі, сыр, мёд і інш.

Наркамгандлю БССР у сувязі з арганізацыяй беларускага аддзелу на Кэнігсбэрскай выстаўцы выдэ перагаворы з Лесбелам, Бельдзяржгандлем, Бельшчэцінай, Бельсельсаюзам, Бельнаа-саюзам, Бельсельтрэстам і Беларуска-Саюзам Саматужных Таварыстваў аб пашыцы імі на выстаўку сваіх эканатаў.

Завочныя курсы бухгалтэрыі, калькуляцыі і статыстыкі ў Менску

Наркамсьветы Беларусі адкрыў завочныя курсы бухгалтэрыі, калькуляцыі і статыстыкі.

Задача курсаў — падрыхтоўка і перападрыхтоўка прадаўцаў кааперацыйных, прамысловых і фінансавых арганізацый і галіне рахункаводства, калькуляцыі і статыстыкі.

Асноўнымі матэрыяламі для вучняў зьяўляецца лекцыі, па якіх слухач павінен будзе прапрацаваць даны ў лекцыі матэрыял і адказаць у пісьмовай форме на запытаньні, якія будуць прапанаваны ў канцы лекцыі.

Для пільнамернасьці работы слухач па атрыманьні кожнай лекцыі сам сабе ўстанавіць расклад заняткаў. Калі для слухача будзе невразумелы некаторыя месцы ў лекцыі, то яму даецца права

Прыём на пэдукорсы

У гэтым годзе на Менскія 2-гадовыя беларускія пэдагагічныя курсы будзе прынята на 1 курс 135 чалавек. Прыём заняў працягнуцца да 1 жніўня.

Асобы, якія скончылі ся мігодкі або адпаведныя навукальныя ўстановы ў 1926-27 або 1927-28 г. г. даўскаюцца да прыёму бяз іспытаў. Іншыя павінны трымаць іспыты. Асобы, якія трэба трымаць іспыты, павінны зьявіцца 10 жніўня (першы дзень іспытаў) у павышэньне курсаў (Менск, Камсамольская вул. № 23).

Стыпендыя будзе забясьпечана 50 проц. курсантаў. Пры курсах ёсьць інтэрнат.

СПРАВАЧНЫ АДДЕЛ

Т. Рубаніку (вёс. Насовічы, Мазыр.) Іспыткі і прыём у Магілёўскі палітэхнічны інстытут у 20-га па 30-га жніўня. Заняткі — з 1-га верасьня.

Прымаюцца рабочыя і сільныя ва ўвросьце ад 18 да 28 годоў. Беспартыйным трэба мець пасьведчаньне ад масдовых адпаведных арганізацый аб актыўнай грамадзкай працы. Агульную асьвету трэба мець у разьмеры 4-х гр. самігодкі. Палітчына — школу перасоўку II ст. або стацыянарку. Хворыя на заразнае хвароба ня прымаюцца. Вам трэба праісьці адборачную камісію пры е кружбове.

ПАВЕДАМЛЕНЬНІ

У панядзелак, 30 ліпеня 7.00—7.25 — Авіацыя ў мірным будаўніцтве, 7.25—8.05 — Беларускае радыёгэзэты з літ. аддэлаам, 8.05—8.30 — Гутарка ВСФКБ „Вынікі спартакіяды і далейшыя задачы спартыўных арганізацый“, 8.30—8.45 — Музычны перапынак, 8.45—9.10 — Гутарка ветэрынара, 9.10—11.00 — Мастацкая перадача (вечар опернае музыкі).

ПАВЕДАМЛЕНЬНІ

У панядзелак, 30 ліпеня 7.00—7.25 — Авіацыя ў мірным будаўніцтве, 7.25—8.05 — Беларускае радыёгэзэты з літ. аддэлаам, 8.05—8.30 — Гутарка ВСФКБ „Вынікі спартакіяды і далейшыя задачы спартыўных арганізацый“, 8.30—8.45 — Музычны перапынак, 8.45—9.10 — Гутарка ветэрынара, 9.10—11.00 — Мастацкая перадача (вечар опернае музыкі).

БІБЛІЯТЭЧНЫ ВАНДАЛІЗМ

Бібліятэка Беларускага дзяржаўнага ўнівэрсытэту багата літаратураю розных галін. Абслугоўваецца яна моцнамі, у большасьці грунтоўна падрыхтаванымі, работнікамі. Усё папуковае і мастацкае, карыснае і патрэбнае, што выходзіць у СССР і ва ўсім сьвеце, палпадае сваячасова ў бібліятэку і павялічвае яе скарбніцы.

Але бібліятэка не змагаецца або вельмі слаба змагаецца з вандалізмам раху чытачоў. Цэлыя старонкі і главы з каштоўных і ходкіх сьрод масы пучняў і студэнтаў кніг вырваны. Мне, як выкладчыку, прыходзіцца часта карыстацца кнігамі бібліятэкі, і вынікі такога вандалізму я заўважаю часта. Напрыклад, 26 ліпеня біру Замоціна „Саракавыя і тасьцідзясныя гадзі“ — выданьне 1916 году. Разьдзел аб „Обломове“ Ганчарова часткова выдраны. Гляджу тую-ж кніжку, выд. 1911 году. Разьдзел аб „Отдач і дотях“ Тургенева ўвесь выдраны. Больш экзэмпляраў гэтае кніжкі ў 6-ці ямаа, а кніжка пакуль што не перавыдана. Як-жа бібліятэка зможа іх аднавіць?

У кнігах мастацкае белегтрыстыкі таксама часта не хапае паводных старонак і цэлых разьдзелаў, у часопісах — цэлых апавяданьняў і артыкулаў. Чыта-

юць, і цікавае або патрэбнае вырываюць! Гэта-ж бязьмерна нізкі эгалізм, барбарства, дзікі вандалізм, сьвядочнае шкодніцтва. А што робіць той чытач, які ведае, бачыць шкодніка? Нічога!

Работнікі бібліятэкі ведаюць аб шкодніцтве, абурваюцца, выдзюльваюць і глеюна крушыць галавамі, але ня прымаюць рашучых крокаў і, аднацца, ніводнага шкодніка ня выкрылі.

Няўжо-ж апроч прадаўцаў, якія выдаюць і прымаюць кнігі, патрэбны прадаўцы, якія-б сачылі за чытачамі ў часе чытаньня.

Неабходна павялічыць агітацыйны плякатна і сьпьяне і дзьвюрах. Трэба звярочвацца да чытачоў з жывымі словамі, калі іх шмат сабраўся ў чыталні, або склікаць масавыя сходы. Работнікі б-кі не засталіся-б адны. Сьрод чытачоў, дзе глядзіцца гэта бібліятэчнае хуліганства, ёсьць, бязумоўна, спэцыяльна большасьць чуждзі і сумленьных людзей, якія любяць кніжку.

Усе сур'ёзныя і сумленьныя чытачы будуць разам з бібліятэчным кіраўніцтвам і калектывам змагацца з шкодніцтвам і бібліятэчным хуліганствам, але адміністрацыя павінна арганізаваць гэтае змаганьне.

В. Сакалоўскі.

Катыроўка пазык

На 29 ліпеня

Дзяржбанк і ўсе крэдытныя ўстановы і касы ашчэднясьці прадаюць і купляюць аблігацыйны пазык па наступных цэнах:

Аблігацыі 1 дзярж. пазыкі: прадаўца — 4 р. 63 к., пакупца — 4 р. 61 к., 2 дзярж. паз.: прах. — 5 р. 16 к., пак. — 5 р. 14 к.; 3 сяз. паз.: прах. — 5 р. 06,5 к., пак. — 5 р. 04,5 к.; абліг. 1927 г.: прах. — 25 р. 96 к., пак. — 25 руб. 86 к.; абл. 1928 г.: прах. — 121 р. 75 к., пак. — 119 р. 75 к.; 12-проц. пазык: прах. — 101 р. 99 к., пак. — 101 р. 94 к.; абл. індустр. прах. — 25 р. 18 к., пак. — 25 р. 08 к.

НЕ ЗАБУДЬЦЕСЯ СВАЯЧАСОВА

Адказны рэдактар Я. АСЬМОЎ

ход у Менску—44, 10 паводзяцца пры 42,76 проц. удзельніку у адносінах да агульнай колькасці рабочых. Другое месца заняла кардонная фабрыка імя Леніна ў Цухавічах. Трэцяе месца—мясцом Полацкай мытніцы і мясцом Мазырскага акрыланому.

Стражковыя снаборніцтва паводзіліся ў вылікі зрух у справе развіцця гэтага віду спорту. У часе снаборніцтваў акружамі былі закуплены сотні стрэльбаў, набудаваны стражковыя пры. Колькасць

шае месца выдзелены пры: т. Баброўскі—рабочы МБВ чыг. які даў 57,7 ачкоў з 60 магчымых, і т. Куноў—рабочы фабрыкі імя Леніна (Цухавічы), які даў 57,5 з 60 ачкоў. Другое месца яшчэ ня вызначана. Трэцяе месца заняў тав. Калашын з мясцом ЦВК і СНК, які даў 57 ачкоў з 60 магчымых.

Фабрыкамі і індывідуальнымі стральцамі, якія занялі першае месца ў снаборніцтвах, будуць прам'яваны ЦСПСБ і ВСФК.

і ўдасканаліць свой транспарт па дастаўцы малочных прадуктаў. Треба, урэшце, рабіць спробу продажу малака ў бутэльках і дастаўкі малака ларкамі на дом па заўважках спажывцоў.

Неабходна адначыць, што арганізацыя спецыяльных малочных ларкоў палепшыць санітарныя і гігіенічныя ўмовы продажу гэтых прадуктаў.

Справа сёстраў-антысміткі

Акруговая пракуратура заклічае сельдзтва на справе аб антысміцкім гнязды ў Менскай дзіцячай клініцы. Пяць сёстраў гэтай клінікі распаўсюджвалі антысміцкія лэзугі, тэрарызавалі яўрэйскіх дзяцей-хворых і матак, што выхадзіліся каля дзяцей.

Справа гэтымі дзеямі перахадзіць у суд.

ку 11 ст., або стацыянару. Хворым на заразнае хвароба на прымаюцца. Вам треба прайсці адборачную камісію пры акружком.

Т. Гарахову—Па справе пашага падарожжа па СССР звыраецца ў Выш. Сив. Фізич. Культуры.

Т. Лапотна В. (Жлобін)—Тыраж 2-й, Усеаюз. ЛетарыАсаваізіму адбыўся. Табліца выйгрышаў зьмочана ў газ. «Известия» ЦВК СССР ад 30-V г. г. № 124.

Паведзленні

— У панядзелак, 30 ліпеня, а 6-й гадзіне увечары, у памяшканні клубу «саўгандальслужачых» адбудзецца агульнагарадзкі сход камсамольскага аўтану г. Менску па п'ятаньні: Вышні плануму ЦК Усе КП(б).

— Сад Асьветы. Сёння кіно—«Прокурор-Еордан». Пачатак а 10 гадз. Біджеты от 10-15 кап. У выпадку дрэзнага пахвор'я кіно перапасіцца ў дом Асьветы.

СВАЯ ЧАСОВА

падпісачца на газету „ЗВЯЗДА“ — НА — = ЖНІВЕНЬ =

— ЭКОНОМЬТЕ —
ВРЕМЯ, ТРУД И ДЕНЬГИ!!!

ТРЕБУЙТЕ
стиральный
мыльный порошок
„ЭКОНОМИЯ“

ЗАМЕНЯЕТ
МЫЛО И
ЩЕЛОК

ХИМСИНДИКАТ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
В БССР.

СТИРАЕТ
ОДНИМ
КВАНТИТЕТОМ

Минск, Гостиница, быв. «Париж», тел. 9-29.

Продажа производится во всех магазинах цераброопа, аптеках и магазинах санитарии и гигиены.

Страхование облигаций Госуд. Займа 1926 г.

ОТ ВЫХОДА В ВОСЬМОЙ ТИРАЖ
(имеющий быть 1 сентября 1928 г.)
ПРОИЗВОДИТСЯ

в Минском, Гомельском, Витебском, Бобруйском, Могилевском и Оршанском Окружных Агентствах Госстраха БССР; в Белорусской конторе Госбанка, всех его отделений и агентствах, в Коммунальном банке, Сельбанке, Всекобанке, в Раббанке в Гомеле и Горецком О-ве Госбанка.

ПРАВЛЕНИЕ БЕЛГОССТРАХА.

КРЕМ МЕТАМОРФОЗЫ

ЛУЧШЕЕ ИСПЫТАННОЕ СРЕДСТВО ПРОТИВ

ВЕСНУШЕК, КРАСНОТЫ, ЖЕЛТЫХ ПЯТЕН, ЗАГАРА, УГРЕЙ И ДР. НЕДОСТАТКОВ КОЖИ ЛИЦА.

КАЗИМИ

СЕКАРОВСКАЯ ЖИДКОСТЬ

ВЫТЯЖКА СЕБЕДИНЫХ РУК ДИЗЕЛЬ ПРОИЗВОДИМАЯ ПО СИСТЕМЕ ПРОФЕССОРА Д-РА БЮХНЕРА

ПЕЧЕБ, УЧР И ВРАЧАМ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ „CRATIS“

ВХОДИТ В СРЕДНЕННЕ

ЛАБОРАТОРИЯ

„ГАЛЕНЬСКОЕ“

ОТД. 10

С. Е. Н. Ы. Н. Я. УТЭАТРЫ, КІНО

Мендзярж-тэатр	ГАСТРОЛІ МУЗКАМЭДЫ Надзея, 29 ліпеня апошн. гастроль „СИЛЬВА“ музкамэдыя у 3-х дзях, муз. Мальман Н. Ш. Новікавай. Пачатак гоўна а 9 гадзіно увеч.—Білеты ад 3 р. 25 к. да 40 и. У рабочай часе, для членаў прафсаюзу, са зніжкай.
Летні сад Кіно-«Культура» Савецкая, 71	НОВЫ БЫТАВЫ ФІЛЬМ „МЯРЭЖЫ“ (с. БРУЖЕВА) у 7-мі частках
КІНО „Чырвоная Зорка“	САВЕЦКІ МАСТАЦКІ ФІЛЬМ „АМОК“ трагедыя у 6 частках па рамано Л. ЦВЕЙГА (Занон і абавязанні)
КІНО „ПРАЛІТАРЫ“	ВЫДАТНЫ САВЕЦКІ ФІЛЬМ „ХТО ТАКІ?“ драма у 6 частках
КІНО „Інтэрнацыянал“	ЯШЧЭ ТРЫ ДНІ—27, 28 і 29 ЛІПЕНЯ ЗАМЕЖНЫ ФІЛЬМ „МАРСКІ ЯСТРАБ“ кіно-раман у 9 частках

ТОЛЬКІ 2 ДНІ ЗАСТАЛОСЯ ДА 1-ГА ЖНІЎНЯ

ПАСЬПЯШЭЦЕСЯ
ПАДПІСАЦА НА ЖНІВЕНЬ І ДА КАНЦА ГОДУ

—) на старэйшую ў Беларусі газету (—

ЗВЯЗДА

Орган ЦК КП(б) Беларусі і Менскага АК КП(б)Б

УМОВЫ ПАДПІСКІ: на 1 м-ц — 90 кап. | на 6 м-цаў — 5 руб. —
„ 3 „ 2 р. 60 кап. | „ год . . — 9 „ 75 к.

Газета „Звезда“ дае сваім падпісч. дадаткам часопісь „БЕЛАРУСІ“

ва 15 в. на мес. (замест 25 в.)

Падпіска ПРЫМАВІЦА

У МЕНСКУ: галоўнай к-рай газ. „ЗВЯЗДА“ — Савецкая, № 63, 3-ці паверх, тел. 7-81, штодзённа ад 9-3 гадз., упоўнаважанымі галоўнай канторы і разносчыкамі газет.

У ПРАВІНЦЫ: аддзяленьнямі выдавецтваў „Известия“ і „Правда“, аддзяленьнямі Белдзяржвыдавецтва, упоўнаважанымі галоўнай канторы і ўсім паштова-тэлеграфіямі канторамі.

Канторай газеты „Звезда“ прымаецца падпіска на часопісь „ПОЛЫМЯ“

Падпіска цана: на год.—10 руб., на 6 мес.—5 руб., на 3 мес.—2 руб. 50 кап.

Праектнаму бюро ВСНГБ патрэбна памяшканьне з 3-х пакояў у цэнтры гораду.

З прапановамі зьвяртацца: Савецкая, 77, тел. 10-40.

Патрабуецца галоўны БУХГАЛТАР, ЯКІ ДОБРА ВЕДАЕ камэрцыйную і вытворчую БУХГАЛТЭРЫЮ.

Патрабуецца доўгалетні стаж і салідныя рэфэрэнцы.

Плата па згаджэньні.

Заявы накіроўваць: МАЗЫР, КАМТРАСТУ.

Да ўвагі падпісчыкаў „Звядзды“

Ад'яжджаючы ў водпуск, у дом адпачынку ці на курорт, не забудзьцеся паводзіць у кантору газеты „ЗВЯЗДА“ (тэлеф. 7-81) ВАШ НОВЫ АДРАС.

Вам будзе высылацца газета „ЗВЯЗДА“ па месцы знаходжаньня ў водпуску БЯЗ УСЯКАЙ ДАПЛАТЫ.

Згубленыя і ўкрадзеныя наступныя дакуманты лічыць несапраўднымі:

Каапэрац. кніжка Хесінай Х. Ш., выд. МЦРК. 2925	Каапэрац. кніжка № 20754 Федотав А. В., выд. МЦРК 2937
Пасьведчаньне № 850424 Кавілеца С. А., выд. замежн. адд. НКУС БССР. 2926	Членская кніжка Калангай С. О., выд. саюзам працасьветы 2938
Закзэдн. квт. на аблігацыю № 167110 10 проц. пазыкі 1927 г. на 5 руб., выд. Бел. К-рай Дзяржбанку на імя Баўтрука Л. І. 2927	Ленавая кніжка Эпштэйна І. М., выд. Менстрахкасаі 2939
Асабовая картка Фалькоўскага К. М., выд. Менвваенкаматам. 2928	Асабов. пасьведч. Суроўцава А. М., выд. 40 кав. палком 7 Самарскай дыв. 2940
Д. А. А., выд. Менвваенкаматам. 2929	Каапэрац. кніжка Тромэр С. А., выд. МЦРК 2941
Кандыдацкая картка № 16169 Каміскага А. К., выд. Гаррайк. КП(б)Б. 2930	Літар на басплатны праезд па чыгуны па маршруце Брысаў-Благавешчанск-Хабароўск, выд. ЦП саюзу працасьветы на імя Янкоўскага О. О. 2942
Членская кніжка № 1916 Каміскага А. К., выд. саюзам Харчавікоў. 2931	Членскі білет № 5800 Дзіворштэйна Х. Ю., выд. саюзам будаўнікоў 2943
Асабовая кніжка Гучок Г. Ф., выд. Сьмільавіцкім РВК. 2932	Каапэрац. кніжка № 26459 Бягуна А. В., выд. МЦРК 2944
Ленавая кніжка Урбановіча І. В., выд. Менстрахкасаі. 2933	Каапэрац. кніжка № 26459 Бягуна А. В., выд. МЦРК 2944
Каапэрац. кніжка Левін Ф. І., выд. МЦРК. 2934	Пашпарт Шустэр Р. Н., выд. Менскіміліцыяі 2945
Асабов. кніжка Матусовіча М. Ф., выд. Астразь-Гарадз. РВК. 2935	Каапэрац. кніжка Біндлор Я. Х., выд. МЦРК 2946
Членскі білет Матусовіча М. Ф., выд. саюзам сельгасцесраб. 2936	